

Пераклад Кодэкса адобразы
экспертным саветам
па пытаннях перакладу
заканадаўчых актаў
на беларускую мову
(пратакол ад 24.03.2021 № 2)

КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУДОВЫМ ЛАДЗЕ І СТАТУСЕ СУДДЗЯЎ
29 чэрвеня 2006 г. № 139-З

*Прыняты Палатай правастаўнікоў 31 мая 2006 года
Адобразы Саветам Рэспублікі 16 чэрвеня 2006 года*

Змяненні і дапаўненні:

Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2006 г. № 198-З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2007 г., № 4, 2/1292);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 28 снежня 2009 г. № 77-З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., № 5, 2/1629);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 г. № 302-З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., № 83, 2/1854);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 13 снежня 2011 г. № 325-З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2011 г., № 140, 2/1877);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 2 мая 2012 г. № 354-З (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2012 г., № 52, 2/1906);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 ліпеня 2012 г. № 426-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 26.07.2012, 2/1978);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2012 г. № 417-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 21.07.2012, 2/1969);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2014 г. № 121-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 12.01.2014, 2/2119);

Закон Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2016 г. № 13-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 13.01.2017, 2/2451) – новая рэдакцыя;

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 132-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 28.07.2018, 2/2570) – унесены змяненні і дапаўненні, якія ўступілі ў сілу 21 ліпеня 2018 г., за выключэннем змяненняў і дапаўненняў, якія ўступяць у сілу 29 ліпеня 2018 г.;

Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 132-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 28.07.2018, 2/2570) – унесены змяненні і дапаўненні, якія ўступілі ў сілу 21 ліпеня 2018 г. і 29 ліпеня 2018 г.;

Закон Рэспублікі Беларусь ад 10 снежня 2020 г. № 63-З (Нацыянальны прававы Інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь, 15.12.2020, 2/2782)

ЗМЕСТ

РАЗДЗЕЛ I. АСНОВЫ, ЗАДАЧЫ І ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦІ СУДОВАЙ СІСТЭМЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 1. АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Асноўныя тэрміны, якія прымяняюцца ў гэтым Кодэксе, і іх азначэнні

Артыкул 2. Судовая ўлада

Артыкул 3. Прававая аснова судовага ладу і статусу суддзяў

Артыкул 4. Адзінства судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь

- Артыкул 5. Судовая сістэма Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 6. Задачы судоў Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 7. Законнасць пры ажыццяўленні правасуддзя
 Артыкул 8. Роўнасць грамадзян і арганізацый перад законам і судом. Спаборнасць і роўнасць бакоў пры ажыццяўленні правасуддзя
 Артыкул 9. Удзел грамадзян у ажыццяўленні правасуддзя
 Артыкул 10. Права грамадзян і арганізацый на судовую абарону
 Артыкул 11. Галоснасць пры ажыццяўленні правасуддзя
 Артыкул 12. Калегіяльны і аднаасобны разгляд спраў
 Артыкул 13. Мова судаводства і справаводства ў судах Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 14. Абавязковасць судовых пастаноў і патрабаванняў суддзі. Выкананне рашэнняў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 15. Выкарыстанне дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 16. Друкаваныя выданні судоў Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 17. Пячатка судоў Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 18. Месца знаходжання Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь
- РАЗДЗЕЛ II. ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ І КАМПЕТЭНЦЫЯ СУДОЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
- ГЛАВА 2. КАНСТЫТУЦЫЙНЫ СУД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
- Артыкул 19. Склад Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 20. Парадак фарміравання Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 21. Парадак выбрання суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 22. Кампетэнцыя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 23. Парадак дзеянасці Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 24. Заключэнні, рашэнні і іншыя дакументы Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 25. Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 26. Намеснік Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 27. Навукова-кансультатыўны савет пры Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь
- ГЛАВА 3. СУДЫ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫИ**
- Артыкул 28. Сістэма судоў агульной юрысдыкцыі
 Артыкул 29. Стварэнне, рэарганізацыя і ліквідацыя раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў
 Артыкул 30. Склад раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў
 Артыкул 31. Кампетэнцыя раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў
 Артыкул 32. Старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў
 Артыкул 33. Намеснік старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў
 Артыкул 34. Абласны (Мінскі гарадскі) суд, эканамічны суд вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 35. Склад абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 36. Склад эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 37. Кампетэнцыя абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 38. Кампетэнцыя эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 39. Старшыня абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 40. Старшыня эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 41. Першы намеснік старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 42. Намеснік старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 43. Намеснік старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 44. Прэзідым абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 45. Кампетэнцыя прэзідыму абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 46. Парадак працы прэзідыму абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 47. Судовыя калегі абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 48. Судовыя калегі эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 49. Кампетэнцыя судовых калегі абласнога (Мінскага гарадскога) суда
 Артыкул 50. Кампетэнцыя судовых калегі эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)
 Артыкул 51. Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 52. Склад Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 53. Кампетэнцыя Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь
 Артыкул 54. Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 55. Першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 56. Намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 57. Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 58. Кампетэнцыя Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 59. Парадак працы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 60. Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 61. Кампетэнцыя Прэзідима Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 62. Парадак працы Прэзідима Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 63. Судовыя калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 64. Кампетэнцыя судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 65. Навукова-кансультатыўны савет пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь

РАЗДЗЕЛ III. СТАТУС СУДДЗІ І НАРОДНАГА ЗАСЯДАЦЕЛЯ

ГЛАВА 4. АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБ СТАТУСЕ СУДДЗІ І НАРОДНАГА ЗАСЯДАЦЕЛЯ

Артыкул 66. Статус суддзі

Артыкул 67. Незалежнасць суддзі і народнага засядацеля, падпарадкованне іх толькі закону

Артыкул 68. Нязменнасць суддзі

Артыкул 69. Недатыкальнасць суддзі і народнага засядацеля

Артыкул 70. Дзейнасць, не сумяшчальная з пасадай суддзі

Артыкул 71. Правы і абавязкі суддзяў і народных засядацеляў

Артыкул 72. Асабовая справа, службовая пасведчанне суддзі, асабовая справа, пасведчанне народнага засядацеля, рэзерв кадраў суддзяў

ГЛАВА 5. СУДДЗЯ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 73. Патрабаванні да кандыдата на пасаду суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 74. Тэрмін паўнамоцтваў суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Артыкул 75. Прысяга суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

ГЛАВА 6. КАНДЫДАТЫ НА ПАСАДУ СУДДЗІ, СТАРШЫНІ, НАМЕСНІКА СТАРШЫНІ СУДА АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ. КВАЛІФІКАЦЫЙНЫ ЭКЗАМЕН НА ПАСАДУ СУДДЗІ СУДА АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ

Артыкул 76. Патрабаванні да кандыдата на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі

Артыкул 77. Патрабаванні па стажы для кандыдата на пасаду старшыні, намесніка старшыні суда агульной юрысдыкцыі

Артыкул 78. Кваліфікацыйны экзамен на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі.

Экзаменацыйны камісіі па прыёме экзаменаў

Артыкул 79. Залічэнне кандыдатам у суддзі

Артыкул 80. Спецыяльная падрыхтоўка на пасаду суддзі

ГЛАВА 7. ПРЫЗНАЧЭННЕ СУДДЗЯЎ СУДОЎ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ. ПРЫСЯГА СУДДЗІ СУДА АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ

Артыкул 81. Прывілеі суддзяў судоў агульной юрысдыкцыі

Артыкул 82. Прысяга суддзі суда агульной юрысдыкцыі

ГЛАВА 8. АТЭСТАЦЫЯ СУДДЗЯЎ. КВАЛІФІКАЦЫЙНАЯ КЛАСЫ СУДДЗЯЎ

Артыкул 83. Задача атэстациі суддзі

Артыкул 84. Перыядычнасць атэстациі суддзі

Артыкул 85. Парадак правядзення атэстациі суддзі

Артыкул 86. Заключэнні кваліфікацыйнай калегії суддзяў

Артыкул 87. Кваліфікацыйныя класы суддзяў

Артыкул 88. Тэрміны знаходжання ў кваліфікацыйным класе

Артыкул 89. Парадак прысваення, паніжэння і пазбаўлення кваліфікацыйнага класа

Артыкул 90. Іншыя пытанні атэстациі суддзяў, прысваення і пазбаўлення кваліфікацыйнага класа

ГЛАВА 9. ДЫСЦЫПЛІНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ СУДДЗЯЎ СУДОЎ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ

Артыкул 91. Падставы для прыцягнення суддзі да дысциплінарнай адказнасці

Артыкул 92. Меры дысциплінарнага спагнання

Артыкул 93. Тэрміны прымянення дысциплінарных спагнанняў

Артыкул 94. Органы, якія ажыццяўляюць дысциплінарнае вядзенне

Артыкул 95. Права ўзбуджэння дысциплінарнага вядзення

Артыкул 96. Парадак падрыхтоўкі да разгляду спраў аб дысциплінарнай адказнасці

- Артыкул 97. Тэрміны і парадак ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення
- Артыкул 98. Заключэнне па выніках ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення
- Артыкул 99. Рашэнні па выніках разгляду спраў аб дысцыплінарнай адказнасці суддзяў
- Артыкул 100. Падставы для спынення дысцыплінарнага вядзення
- Артыкул 101. Абскарджанне рашэнняў аб прымяненні дысцыплінарных спагнанняў
- Артыкул 102. Асаблівасці прымянення дысцыплінарных спагнанняў Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь
- ГЛАВА 10. ДЫСЦЫПЛІНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ СУДДЗЯЎ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
- Артыкул 103. Падставы для прыцягнення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці
- Артыкул 104. Меры дысцыплінарнага спагнання, якія могуць прымяніцца да суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 105. Тэрміны прымянення дысцыплінарных спагнанняў у дачыненні да суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 106. Парадак прыцягнення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці
- ГЛАВА 11. ПРЫПЫНЕННЕ, АДНАЎЛЕННЕ И СПЫНЕННЕ ПАЎНАМОЦТВАЎ СУДДЗІ**
- Артыкул 107. Прыпыненне і аднаўленне паўнамоцтваў суддзі
- Артыкул 108. Спыненне паўнамоцтваў суддзі
- ГЛАВА 12. АДСТАЎКА СУДДЗІ**
- Артыкул 109. Адстаўка суддзі
- Артыкул 110. Правы і гарантіі суддзі, які выйшаў у адстаўку
- Артыкул 111. Спыненне адстаўкі суддзі
- ГЛАВА 13. ДЗЯРЖАЎНАЯ АБАРОНА СУДДЗЯЎ И НАРОДНЫХ ЗАСЯДАЦЕЛЯЎ. МАТЭРЫЯЛЬНАЕ И САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ СУДДЗЯЎ**
- Артыкул 112. Дзяржаўная абарона суддзяў і народных засядацеляў
- Артыкул 113. Абавязковое дзяржаўнае страхаванне суддзяў
- Артыкул 114. Матэрыяльнае і сацыяльнае забеспячэнне суддзяў
- Артыкул 115. Вызваленне ад воінскай службы
- Артыкул 116. Тэрміны, што залічваюцца ў стаж суддзі, які дае права на асобныя гарантіі забеспячэння суддзяў
- ГЛАВА 14. НАРОДНЫ ЗАСЯДАЦЕЛЬ**
- Артыкул 117. Патрабаванні, якія прад'яўляюцца да народных засядацеляў
- Артыкул 118. Парадак фарміравання і зацвярджэння спісаў народных засядацеляў
- Артыкул 119. Прысяга народных засядацеляў
- Артыкул 120. Прыцягненне народных засядацеляў да ўдзелу ў разглядзе спраў у судзе
- Артыкул 121. Вызваленне народнага засядацеля ад выканання абавязкаў па канкрэтнай справе
- Артыкул 122. Гарантіі і кампенсацыі на час выканання абавязкаў народных засядацеляў
- Артыкул 123. Гарантіі, звязаныя з выкананнем абавязкаў народных засядацеляў
- Артыкул 124. Спыненне паўнамоцтваў народных засядацеляў
- РАЗДЗЕЛ IV. ОРГАНЫ СУДЗЕЙСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ**
- ГЛАВА 15. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБ ОРГАНАХ СУДЗЕЙСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ**
- Артыкул 125. Судзейская супольнасць
- Артыкул 126. Суддзя як член судзейской супольнасці
- Артыкул 127. Органы судзейской супольнасці
- Артыкул 128. Асноўныя задачы органаў судзейской супольнасці
- Артыкул 129. Прынцыпы арганізацыі і дзейнасці органаў судзейской супольнасці
- Артыкул 130. Тэрмін паўнамоцтваў органаў судзейской супольнасці
- Артыкул 131. Рэгламент органа судзейской супольнасці
- Артыкул 132. Звароты органаў судзейской супольнасці
- Артыкул 133. Узаемнае інфармаванне органаў судзейской супольнасці
- Артыкул 134. Друкаваныя выданні органаў судзейской супольнасці
- ГЛАВА 16. З’ЕЗД СУДДЗЯЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
- Артыкул 135. З’езд суддзяў Рэспублікі Беларусь як найвышэйшы орган судзейской супольнасці
- Артыкул 136. Кампетэнцыя з’езда суддзяў Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 137. Парадак падрыхтоўкі з’езда суддзяў Рэспублікі Беларусь

- Артыкул 138. Рабочыя органы з’езда суддзяў Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 139. Парадак склікання з’езда суддзяў Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 140. Парадак правядзення з’езда суддзяў Рэспублікі Беларусь і прыняцця ім рашэнняў
- Артыкул 141. Выкананне рашэнняў з’езда суддзяў Рэспублікі Беларусь
- ГЛАВА 17. РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ СУДДЗЯЎ**
- Артыкул 142. Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў
- Артыкул 143. Склад Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў
- Артыкул 144. Кампетэнцыя Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў
- Артыкул 145. Парадак склікання Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў
- Артыкул 146. Парадак правядзення Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў і прыняцця ёю рашэнняў
- Артыкул 147. Выкананне рашэнняў Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў
- ГЛАВА 18. РЭСПУБЛІКАНСКІ САВЕТ СУДДЗЯЎ**
- Артыкул 148. Рэспубліканскі савет суддзяў
- Артыкул 149. Склад Рэспубліканскага савета суддзяў
- Артыкул 150. Кампетэнцыя Рэспубліканскага савета суддзяў
- Артыкул 151. Старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў і яго намеснікі
- Артыкул 152. Арганізацыйная структура і рабочыя органы Рэспубліканскага савета суддзяў
- Артыкул 153. Парадак склікання і правядзення пасяджэнняў Рэспубліканскага савета суддзяў
- ГЛАВА 19. КАНФЕРЭНЦЫИ СУДДЗЯЎ АБЛАСНЫХ (МІНСКАГА ГАРАДСКОГА) СУДОЎ І ЭКАНАМІЧНЫХ СУДОЎ АБЛАСЦЕЙ (ГОРАДА МІНСКА)**
- Артыкул 154. Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)
- Артыкул 155. Кампетэнцыя канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)
- Артыкул 156. Парадак склікання канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)
- Артыкул 157. Парадак правядзення канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) і прыняцця імі рашэнняў
- Артыкул 158. Выкананне рашэнняў канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)
- ГЛАВА 20. КВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ КАЛЕГІІ СУДДЗЯЎ**
- Артыкул 159. Мэты і задачы кваліфікацыйных калегій суддзяў
- Артыкул 160. Сістэма кваліфікацыйных калегій суддзяў
- Артыкул 161. Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярховнага Суда Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 162. Кампетэнцыя Вышэйшай кваліфікацыйной калегіі суддзяў Вярховнага Суда Рэспублікі Беларусь
- Артыкул 163. Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)
- Артыкул 164. Кампетэнцыя кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)
- Артыкул 165. Падсправаздачнасць кваліфікацыйных калегій суддзяў
- Артыкул 166. Парадак разгляду кваліфікацыйной калегіі суддзяў прадстаўленых матэрыялаў
- Артыкул 167. Тэрміны разгляду матэрыялаў кваліфікацыйной калегіі суддзяў
- Артыкул 168. Прывілеі кваліфікацыйной калегіі суддзяў заключэнняў
- Артыкул 169. Абскарджанне заключэнняў кваліфікацыйных калегій суддзяў
- Артыкул 170. Рашэнні органаў, якія разглядаюць скаргі на заключэнні кваліфікацыйных калегій суддзяў
- Артыкул 171. Перагляд заключэння па новых акалічнасцях
- Артыкул 172. Пратакол пасяджэння кваліфікацыйной калегіі суддзяў
- РАЗДЗЕЛ V. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ СУДОЎ I ОРГАНАЎ СУДЗЕЙСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ**
- ГЛАВА 21. АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ I МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХNІЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ**
- Артыкул 173. Арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці судоў
- Артыкул 174. Сакратарыят (апарат) суда
- Артыкул 175. Сакратар судовага пасяджэння (сакратар судовага пасяджэння – памочнік суддзі)
- Артыкул 176. Забеспячэнне грамадскага парадку ў судзе

Артыкул 177. Арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне органаў судзейскай супольнасці

ГЛАВА 22. ФІНАНСАВАННЕ СУДОЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. МАЁМАСЦЬ СУДОЎ

Артыкул 178. Фінансаванне судоў Рэспублікі Беларусь

Артыкул 179. Маёmacць судоў

РАЗДЗЕЛ I АСНОВЫ, ЗАДАЧЫ І ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦІ СУДОВАЙ СІСТЭМЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВА 1 АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Асноўныя тэрміны, якія прымяняюцца ў гэтым Кодэксе, і іх азначэнні

У гэтым Кодэксе прымяняюцца наступныя асноўныя тэрміны і іх азначэнні:

вышэйстаячы суд – Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь у дачыненні да іншага суда агульной юрысдыкцыі; абласны (Мінскі гарадскі) суд у дачыненні да раённага (гарадскога) суда, спецыялізаванага суда адпаведнай вобласці (горада Мінска);

грамадзяне – грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства;

кваліфікацыйныя калегії суддзяў – Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, кваліфікацыйныя калегії суддзяў абласных (Мінскіх гарадскіх) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

народны засядацель – асoba, якая прыцягваецца ва ўстаноўленых гэтым Кодэксаам і іншымі заканадаўчымі актамі парадку і выпадках да ўдзелу ў дзейнасці суда па ажыццяўленні правасуддзя;

ніжэйстаячы суд – раённы (гарадскі) суд, спецыялізаваны суд у дачыненні да адпаведнага абласнога (Мінскага гарадскога) суда і Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь; абласны (Мінскі гарадскі) суд, эканамічны суд вобласці (горада Мінска) у дачыненні да Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

судовая пастанова – заключэнне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, а таксама прыгавор, рашэнне, пастанова, вызначэнне іншых судоў Рэспублікі Беларусь;

суддзя – асoba, прызначаная (выбраная) на пасаду суддзі ва ўстаноўленым гэтым Кодэксаам парадку для ажыццяўлення абавязкаў суддзі на прафесійнай аснове.

Артыкул 2. Судовая ўлада

Судовая ўлада ў Рэспубліцы Беларусь належыць судам, створаным у парадку, устаноўленым Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і гэтым Кодэксаам.

Судовая ўлада ажыццяўляецца толькі судамі ў асobe суддзяў і народных засядацеляў, якія прыцягваюцца ва ўстаноўленых гэтым Кодэксаам і іншымі заканадаўчымі актамі парадку і выпадках да ўдзелу ў дзейнасці суда па ажыццяўленні правасуддзя.

Судовая ўлада ажыццяўляецца пры дапамозе канстытуцыйнага, грамадзянскага, крымінальнага, адміністрацыйнага судаводства і судаводства па эканамічных справах.

Судовая ўлада самастойная, яна ўзаемадзейнічае з заканадаўчай і выкананаўчай уладамі.

Артыкул 3. Прававая аснова судовага ладу і статусу суддзяў

Прававую аснову судовага ладу і статусу суддзяў у Рэспубліцы Беларусь складаюць Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, гэты Кодэкс і іншыя заканадаўчыя акты.

Артыкул 4. Адзінства судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь

Адзінства судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь забяспечваецца шляхам:

- устанаўлення судовай сістэмы Рэспублікі Беларусь Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і гэтым Кодэксам;
- захавання ўсімі судамі ўстаноўленага заканадаўствам парадку судаводства;
- прызнання абавязковага выканання на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь судовых пастаноў, якія ўступілі ў законную сілу;
- замацавання адзінства статусу суддзяў;
- фінансавання судоў з рэспубліканскага бюджэту.

Артыкул 5. Судовая сістэма Рэспублікі Беларусь

Судовую сістэму Рэспублікі Беларусь складаюць:

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь – орган судовага кантролю за канстытуцыйнасцю нарматыўных прававых актаў у дзяржаве, які ажыццяўляе судовую ўладу пры дапамозе канстытуцыйнага судаводства;

суды агульной юрысдыкцыі, якія ажыццяўляюць правасуддзе пры дапамозе грамадзянскага, крымінальнага, адміністрацыйнага судаводства і судаводства па эканамічных спраўах.

Сістэма судоў агульной юрысдыкцыі ствараецца на прынцыпах тэрытарыяльнасці і спецыялізацыі.

Стварэнне надзвычайных судоў забараняецца.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь, Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, абласны (Мінскі гарадскі) суд, эканамічны суд вобласці (горада Мінска) з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі.

Артыкул 6. Задачы судоў Рэспублікі Беларусь

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь закліканы абараняць канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь, гарантаваныя Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, забяспечваць вяршэнства Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і яе непасрэднае дзеянне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, адпаведнасць нарматыўных прававых актаў дзяржаўных органаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, зацвярджэнне законнасці ў нарматворчасці і правапрымененні, вырашэнне іншых пытанняў, прадугледжаных Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Суды агульной юрысдыкцыі ў Рэспубліцы Беларусь закліканы абараняць гарантаваныя Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і іншымі актамі заканадаўства асабістыя права і свабоды, сацыяльна-еканамічныя і палітычныя права грамадзян, канстытуцыйны лад Рэспублікі Беларусь, дзяржаўныя і грамадскія інтэрэсы, права арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама забяспечваць правільнае прыменение заканадаўства пры ажыццяўленні правасуддзя, садзейнічаць умацаванню законнасці і папярэджанню правапарушэння.

Артыкул 7. Законнасць пры ажыццяўленні правасуддзя

Суды ажыццяўляюць правасуддзе на аснове Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і прынятых у адпаведнасці з ёй нарматыўных прававых актаў.

Калі пры разглядзе канкрэтнай справы суд агульной юрысдыкцыі прыйдзе да выводу аб неадпаведнасці нарматыўнага прававога акта Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, ён прымае рашэнне ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і ставіць перад Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь пытанне аб унісенні ім прапановы ў

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь аб прызнанні гэтага нарматыўнага прававога акта неканстытуцыйным.

Артыкул 8. Роўнасць грамадзян і арганізацый перад законам і судом. Спаборнасць і роўнасць бакоў пры ажыццяўленні правасуддзя

Правасуддзе ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на аснове роўнасці грамадзян, арганізацый, індывидуальных прадпрымальнікаў перад законам і судом.

Правасуддзе ажыццяўляецца на аснове спаборнасці і роўнасці бакоў у працэсе.

Артыкул 9. Удзел грамадзян у ажыццяўленні правасуддзя

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права ўдзельнічаць у дзейнасці суда па ажыццяўленні правасуддзя ў якасці народных засядцацеляў у парадку і выпадках, устаноўленых гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Артыкул 10. Права грамадзян і арганізацый на судовую абарону

Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуюцца права на судовую абарону ад замахаў на жыццё і здароўе, гонар і годнасць, асабістую свабоду і маёмаць, іншыя права і свабоды, прадугледжаныя Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і іншымі актамі заканадаўства, а таксама ад незаконных дзеянняў (бяздзейнасці) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, іх службовых асоб. Замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства гарантуюцца права на судовую абарону нароўні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, калі іншае не вызначана Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі і міжнароднымі даговорамі Рэспублікі Беларусь.

Арганізацыі, індывидуальныя прадпрымальнікі маюць права на судовую абарону ад замахаў на іх права і законныя інтарэсы, гарантаваныя заканадаўствам, а таксама ад незаконных дзеянняў (бяздзейнасці) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, іх службовых асоб.

Артыкул 11. Галоснасць пры ажыццяўленні правасуддзя

Разбор спраў ва ўсіх судах адкрыты.

Слуханне спраў у закрытым судовым пасяджэнні дапускаецца толькі ў выпадках, устаноўленых законам, з выкананнем усіх правіл судаводства.

Не дапускаюцца разглошванне звестак, якія адносяцца да асабістага жыцця грамадзяніна, зневажаюць яго гонар і годнасць або могуць нанесці шкоду яго правам, законным інтарэсам або дзелавой рэпутацыі, а таксама разглошванне звестак, якія адносяцца да дзейнасці арганізацыі, індывидуальнага прадпрымальніка, якія могуць нанесці шкоду іх правам, законным інтарэсам або дзелавой рэпутацыі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

Артыкул 12. Калегіяльны і аднаасобны разгляд спраў

Справы ў судах разглядаюцца калегіяльна, а ва ўстаноўленых законам выпадках – аднаасобна суддзей.

Артыкул 13. Мова судаводства і справаводства ў судах Рэспублікі Беларусь

Судаводства і справаводства ў судах Рэспублікі Беларусь вядуцца на беларускай і (або) рускай мовах.

Асобам, якія ўдзельнічаюць у справе і не валодаюць або недастаткова валодаюць мовай судаводства, забяспечваюцца права азнямлення з усімі матэрыяламі справы, удзел

у судовых дзеяннях праз перакладчыка, права выступаць у судзе на мове, якой яны валодаюць. У гэтых выпадках указаныя асобы маюць права на безоплатнай аснове карыстацца паслугамі перакладчыка ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

Артыкул 14. Абавязковасць судовых пастановы і патрабавання ў суддзі.

Выкананне рашэння Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Судовыя пастановы, якія ўступілі ў законную сілу, з'яўляюцца абавязковымі для ўсіх дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама службовых асоб і грамадзян і падлягаюць выкананню на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Рашэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь выконваюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўчымі актамі.

Патрабаванні суддзі, якія вынікаюць з яго паўнамоцтваў і прад'яўлены ў адпаведнасці з заканадаўствам, з'яўляюцца абавязковымі і падлягаюць выкананню ва ўстаноўлены тэрмін усім дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, а таксама службовымі асобамі і грамадзянамі. Інфармацыя, якая выпатрабуецца суддзей у сувязі з разглядаемай справай, даецца на безоплатнай аснове.

Невыкананне судовых пастановы, якія ўступілі ў законную сілу, і патрабавання ў суддзі цягне за сабой адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 15. Выкарыстанне дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь

На будынках Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрисдыкцыі Рэспублікі Беларусь, у службовых кабінетах суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрисдыкцыі Рэспублікі Беларусь, у памяшканнях пасяджэння Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, у залах судовых пасяджэння судоў агульнай юрисдыкцыі Рэспублікі Беларусь устанаўліваецца Дзяржаўны флаг Рэспублікі Беларусь, а таксама змяшчаецца выява Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 16. Друкаваныя выданні судоў Рэспублікі Беларусь

Суды Рэспублікі Беларусь маюць права засноўваць друкаваныя выданні ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

Артыкул 17. Пячатка судоў Рэспублікі Беларусь

Усе суды Рэспублікі Беларусь маюць пячатку з выявай Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і са сваім найменнем.

Артыкул 18. Месца знаходжання Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Пастаянным месцам знаходжання Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з'яўляецца сталіца Рэспублікі Беларусь – горад Мінск.

Пасяджэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь праводзяцца ў месцы іх пастаяннага знаходжання. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь і Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь могуць правесці пасяджэнне ў іншым месцы, калі яны палічаць гэта неабходным.

РАЗДЗЕЛ II
**ПАРАДАК ФАРМІРАВАННЯ І КАМПЕТЭНЦЫЯ СУДОЎ РЭСПУБЛІКІ
 БЕЛАРУСЬ**

ГЛАВА 2
КАНСТЫТУЦЫЙНЫ СУД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 19. Склад Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь фарміруеца ў колькасці 12 суддзяў. Суддзямі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь з'яўляюцца Старшыня, намеснік Старшыні і дзесяць суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь прыступае да працы і правамоцны даваць заключэнні і прымаць рашэнні, калі ў яго склад прызначана (выбрана) не менш за восем суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 20. Парадак фарміравання Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь фарміруеца ў наступным парадку:

шэсць суддзяў прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь;

шэсць суддзяў выбіраюцца Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

У выпадку датэрміновага выбыцця са складу Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначанага (выбранага) суддзі прызначэнне (выбранне) іншага суддзі праводзіцца ў парадку, устаноўленым Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і гэтым Кодэкса.

Артыкул 21. Парадак выбрання суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выбірае шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Кандыдатуры для выбрання на пасады суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь пропаноўваюцца Старшынёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Асоба, пропанаваная для выбрання на пасаду суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, мае права заяўіць аб самаадводзе. Заява аб самаадводзе прымоецца без абмеркавання і галасавання.

Суддзёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь лічыцца выбранай асоба, якая атрымала ў выніку галасавання большасць галасоў ад поўнага складу Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 22. Кампетэнцыя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь па пропановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь дае заключэнні:

аб адпаведнасці законаў, дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, міжнародных дагаворных і іншых абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і міжнародна-прававым актам, ратыфікованым Рэспублікай Беларусь;

аб адпаведнасці актаў міждзяржаўных утварэнняў, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, указаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, выдадзеных з мэтай выканання закона,

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародна-прававым актам, ратыфікованым Рэспублікай Беларусь, законам і дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;

аб адпаведнасці пастановой Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, актаў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Генеральнага пракурора Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародна-прававым актам, ратыфікованым Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;

аб адпаведнасці актаў любога іншага дзяржаўнага органа Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародна-прававым актам, ратыфікованым Рэспублікай Беларусь, законам, дэкрэтам і ўказам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь па прапанове Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у выпадках, устаноўленых Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, дае заключэнне аб наяўнасці фактаў сістэматычнага або грубага парушэння палатамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Разгляд гэтага пытання не можа быць адхілены па ініцыятыве Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь апрача кампетэнцыі, прадугледжанай часткамі першай і другой гэтага артыкула:

у парадку абавязковага папярэдняга кантролю прымае рашэнні аб адпаведнасці законаў, прынятых Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і адбраных Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь або прынятых Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у парадку, устаноўленым часткай пятай артыкула 100 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (за выключэннем законаў, падрыхтаваных у сувязі з заключэннем, выкананнем, прыпыненнем дзеяння і спыненнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь), Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, міжнародна-прававым актам, ратыфікованым Рэспублікай Беларусь, – да падпісання гэтых законаў Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь;

па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прымае рашэнні аб адпаведнасці міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, якія не ўступілі ў сілу, Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;

па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь прымае рашэнні аб наяўнасці фактаў сістэматычнага або грубага парушэння мясцовымі Саветамі дэпутатаў патрабаванняў заканадаўства;

па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дае афіцыйнае тлумачэнне дэкрэтаў і ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якія датычацца канстытуцыйных правоў, свабод і абавязкаў грамадзян;

па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь выказвае сваю пазіцыю аб дакументах, якія прыняты (выдадзены) замежнымі дзяржавамі, міжнароднымі арганізацыямі і (або) іх органамі і закранаюць інтэрэсы Рэспублікі Беларусь, у частцы адпаведнасці гэтых дакументаў агульнапризнанным прынцыпам і нормам міжнароднага права;

па прапановах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь праводзіць праверкі канстытуцыйнасці вызначаных Кіраўніком дзяржавы напрамкаў нарматворчай дзейнасці і правапрымяняльной практыкі судоў, праваахоўных і іншых дзяржаўных органаў;

примае рашэнні аб ліквідацыі ў нарматыўных прававых актах прабелаў, выключэнні ў іх калізій і прававой нявызначанасці;

примае штогадовыя пасланні Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і палатам Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

З ініцыятывай аб унісенні прапаноў або праверцы канстытуцыйнасці нарматыўнага прававога акта, прымененага ў канкрэтных рашэнні дзяржаўнага органа або пастанове

суда агульной юрысдыкцыі, у выніку чаго, на думку грамадзяніна, у тым ліку індывідуальнага прадпрымальніка, арганізацыі (за выключэннем дзяржаўных органаў) (далей – арганізацыя), парушаюцца права, свабоды і законныя інтарэсы грамадзяніна, у тым ліку індывідуальнага прадпрымальніка, права і законныя інтарэсы арганізацыі, гэты грамадзянін, у тым ліку індывідуальны прадпрымальнік, гэта арганізацыя звяртаюцца да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, органаў, надзеленых правам унісення ў Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь такіх прапаноў (далей – ініцыятыўныя звароты). Ініцыятыўныя звароты накіроўваюцца і разглядаюцца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, заканадаўчымі актамі, якія замацоўваюць праваўы статус Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, органаў, надзеленых правам унісення ў Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь адпаведных прапаноў, і прынятymі ў адпаведнасці з імі нарматыўнымі праваўымі актамі.

Звароты грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб, накіраваныя непасрэдна ў Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь, разглядаюцца ім у парадку, устаноўленым заканадаўствам аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб, за выключэннем зваротаў, якія ўтрымліваюць інфармацыю аб наяўнасці ў нарматыўных праваўых актах прабелаў, калізій і праваўой нявызначанасці.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе контроль за канстытуцыйнасцю нарматыўных праваўых актаў, міжнародных дагаворных і іншых абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь, актаў міждзяржаўных утварэнняў, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, і міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, што не ўступілі ў сілу, як у цэлым, так і асобных іх палажэнняў.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь не мае права выказваць пазіцыю адносна пытання, якое можа стаць прадметам разгляду ў Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь у парадку ажыццяўлення канстытуцыйнага судаводства, калі іншае не вызначана заканадаўчымі актамі.

Артыкул 23. Парадак дзейнасці Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Парадак ажыццяўлення канстытуцыйнага судаводства ўстанаўліваецца законам.

Пытанні арганізацыі падрыхтоўкі і правядзення пасяджэнняў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, забеспячэння ўмоў для ажыццяўлення Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь і яго суддзямі сваіх паўнамоцтваў, а таксама іншыя пытанні ўнутранай дзейнасці Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, парадак і формы ўдзелу Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь у падрыхтоўцы спраў да разгляду ў судовым пасяджэнні, не ўрэгульяваныя гэтым Кодэкsem і іншымі заканадаўчымі актамі, рэгулююцца Рэгламентам Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, які зацвярджаецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 24. Заключэнні, рашэнні і іншыя дакументы Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

На пытаннях, указаных у частках першай і другой артыкула 22 гэтага Кодэкса, Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь дае заключэнні.

На пытаннях, указаных у частцы трэцяй артыкула 22 гэтага Кодэкса, Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь прымае рашэнні.

На пытаннях працэдурнага характару і іншых пытаннях, якія ўзнікаюць у ходзе канстытуцыйнага судаводства, Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь, Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь прымаюць вызначэнні.

Звароты Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, службовых асоб выкладаюцца ў форме запытаў і прадстаўленняў.

Заключэнні і рашэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь афармляюцца ў выглядзе асобнага дакумента.

Вызначэнні, запыты і прадстаўленні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь афармляюцца ў парадку, які ўстанаўліваецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь.

Заключэнні і рашэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь з'яўляюцца канчатковымі, абскарджанню і апратэставанню не падлягаюць.

Заключэнні і рашэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь дзейнічаюць непасрэдна і не патрабуюць пацвярджэння іншымі дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, службовымі асобамі.

Заключэнні і рашэнні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь уступаюць у сілу з дня іх прыняцця, калі ў гэтых актах не ўстаноўлены іншы тэрмін.

Артыкул 25. Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь са згоды Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь:

арганізуе дзейнасць Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

старшынствуе ў пасяджэннях Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, а таксама выносіць на яго разгляд пытанні, аднесенныя да кампетэнцыі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

арганізуе працу па ажыццяўленні кантролю за выкананнем заключэнняў і рашэнняў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва Сакратарыятам Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, прызначае на пасады і вызывае ад пасад работнікаў Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

зацвярджае ў межах устаноўленай колькасці работнікаў структуру Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і штатны расклад Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

уносіць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і ў Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь прадстаўленні па пытанні прызначэння (выбрання) суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

уносіць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, у Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, іншыя дзяржаўныя органы, іншыя арганізацыі, службовым асобам прапановы аб удасканальванні заканадаўства, а таксама аб ліквідацыі парушэнняў заканадаўства;

прадстаўляе Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь у адносінах з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, у tym ліку замежнымі і міжнароднымі;

вядзе асабісты прыём грамадзян, у tym ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб (далей – асабісты прыём), арганізуе працу Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у tym ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь выдае загады па пытаннях, якія адносяцца да яго кампетэнцыі і не звязаны з ажыццяўленнем канстытуцыйнага судаводства.

Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права прымаць удзел у пасяджэннях палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іх камісій, пасяджэннях Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і яго Прэзідыума, пасяджэннях іншых дзяржаўных органаў, пасяджэннях Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

У выпадку адсутнасці Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і яго намесніка або немагчымасці выканання імі сваіх абавязкаў паўнамоцтвы Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе старэйшы па ўзросце суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 26. Намеснік Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Намеснік Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь выбіраецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь са складу суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Намеснік Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь:

ажыццяўляе паўнамоцтвы Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь пры яго адсутнасці або ў выпадку немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў;

кіруе працай структурных падраздзяленняў Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

арганізуе працу па павышэнні кваліфікацыі работнікаў Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

вядзе асабісты прыём;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Намеснік Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права прымаць удзел у пасяджэннях палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іх камісій, пасяджэннях Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і яго Прэзідyума, пасяджэннях іншых дзяржаўных органаў, пасяджэннях Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 27. Навукова-кансультатыўны савет пры Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь

Пры Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь ствараецца Навукова-кансультатыўны савет, палажэнне аб якім зацвярджаецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь. Персанальны склад Навукова-кансультатыўнага савета зацвярджаецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 3 СУДЫ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДИКЦЫИ

Артыкул 28. Сістэма судоў агульной юрысдыкцыі

Сістэму судоў агульной юрысдыкцыі складаюць:

раённыя (гарадскія) суды;

абласныя (Мінскі гарадскі) суды, эканамічныя суды абласцей (горада Мінска);
Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь.

У сістэме судоў агульной юрысдыкцыі могуць стварацца спецыялізаваныя суды.

Артыкул 29. Стварэнне, рэарганізацыя і ліквідацыя раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў

Раённы (гарадскі), спецыялізаваны суды ствараюцца, рэарганізуюцца і ліквідуюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Раённы (гарадскі), спецыялізаваны суды ствараюцца ў раёне, горадзе абласнога падпарадкавання, які не мае раённага дзялення, раёне ў горадзе.

Дапускаецца стварэнне аднаго раённага (гарадскога) суда на раён і горад, а таксама аднаго спецыялізаванага суда на некалькі раёнаў.

Артыкул 30. Склад раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў

Раённы (гарадскі), спецыялізаваны суды складаюцца з суддзяў, у тым ліку старшыні суда.

Пры наяўнасці дзесяці і больш суддзяў у складзе раённага (гарадскога) суда суддзі такога суда спецыялізуецца на разглядзе грамадзянскіх, крымінальных спраў, спраў аб адміністрацыйных правапарушэннях, іншых катэгорый спраў у парадку, прадугледжаным Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь. Суддзі іншага раённага (гарадскога) суда могуць спецыялізацца на разглядзе грамадзянскіх, крымінальных спраў, спраў аб адміністрацыйных правапарушэннях.

Колькасны склад суддзяў раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў устанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

У склад раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў могуць уводзіцца пасады намеснікаў старшыні суда. Колькасць намеснікаў старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 31. Кампетэнцыя раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў

Раённы (гарадскі) суд:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў якасці суда першай інстанцыі і па новых акаличнасцях грамадзянская справы, а таксама ў якасці суда першай інстанцыі крымінальная справы і справы аб адміністрацыйных правапарушэннях;

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі скаргі (пратэсты) на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе судовую статыстыку;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Спецыялізаваны суд:

разглядае справы, аднесенныя заканадаўчымі актамі да яго кампетэнцыі;

вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе судовую статыстыку;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 32. Старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў

Старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў з'яўляюцца суддзямі адпаведнага суда.

Старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў:

кіруюць дзейнасцю адпаведнага суда;

старшынствуюць у судовых пасяджэннях;

призначаюць суддзяў у якасці старшынствуючых у судовых пасяджэннях;

размяркоўваюць абавязкі паміж суддзямі;

хадайнічаюць перад Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь аб унісенні прапаноў у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь аб праверцы канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў;

арганізоўваюць вывучэнне і абагульненне судовай практыкі, вядзенне судовай статыстыкі;

кіруюць працай апарату адпаведнага суда, прызначаюць на пасады і вызываюць ад пасад работнікаў апарату суда;

інфармуюць Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці адпаведнага суда;

вядуць асабісты прыём, арганізоўваюць працу адпаведнага суда па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у tym ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб;

арганізоўваюць працу па павышэнні кваліфікацыі суддзяў і работнікаў апарату адпаведнага суда;

выдаюць загады па пытаннях, якія датычацца іх кампетэнцыі, не звязаных з судаводствам;

прадстаўляюць адпаведны суд у адносінах з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

У выпадку адсутнасці старшыні раённага (гарадскога) суда або спецыялізаванага суда ці пры немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў і пры адсутнасці ў судзе пасады намесніка старшыні суда паўнамоцтвы старшыні суда ажыццяўляе адзін з суддзяў адпаведнага суда ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў.

Артыкул 33. Намеснікі старшынъ раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў

Намеснікі старшынъ раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Намеснікі старшынъ раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў з'яўляюцца суддзямі адпаведнага суда.

Намеснікі старшынъ раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў ажыццяўляюць паўнамоцтвы старшынъ адпаведных судоў у выпадку іх адсутнасці або пры немагчымасці выканання імі сваіх абавязкаў.

Намеснікі старшынъ раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў і заканадаўчымі актамі.

Артыкул 34. Абласны (Мінскі гарадскі) суд, эканамічны суд вобласці (горада Мінска)

У кожнай вобласці Рэспублікі Беларусь дзейнічаюць абласны суд і эканамічны суд вобласці, а ў горадзе Мінску – Мінскі гарадскі суд і эканамічны суд горада Мінска.

Артыкул 35. Склад абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Абласны (Мінскі гарадскі) суд складаецца з суддзяў абласнога (Мінскага гарадскога) суда, у tym ліку старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда, першага намесніка і намеснікаў старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда.

У абласным (Мінскам гарадскім) судзе ўтвараюцца:

прэзідым суда;

судовая калегія па грамадзянскіх спраўах;

судовая калегія па крымінальных спраўах.

Пры неабходнасці Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у абласnym (Мінскім гарадскім) судзе могуць утварацца іншыя судовыя калегіі для спецыялізаванага разгляду спраў.

Колькасны склад суддзяў абласнога (Мінскага гарадскога) суда ўстанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Колькасць намеснікаў старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 36. Склад эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)

Эканамічны суд вобласці (горада Мінска) складаецца з суддзяў эканамічнага суда вобласці (горада Мінска), у тым ліку старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) і намеснікаў старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска).

У эканамічным судзе вобласці (горада Мінска) утвараюцца:

судовая калегія па разглядзе спраў у якасці суда першай інстанцыі;

апеляцыйная судовая калегія;

судовая калегія па адміністрацыйных справах.

Пры неабходнасці Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у эканамічным судзе вобласці (горада Мінска) могуць утварацца іншыя судовыя калегіі для спецыялізаванага разгляду спраў.

Пры наяўнасці дзесяці і больш суддзяў у складзе эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) суддзі такога суда могуць спецыялізавацца на разглядзе спраў аб банкруцтве, падатковых спрэчках, іншых катэгорыях спраў у парадку, прадугледжаным Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Колькасны склад суддзяў эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) устанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Колькасць намеснікаў старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 37. Кампетэнцыя абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Абласны (Мінскі гарадскі) суд:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў якасці суда першай інстанцыі, у парадку нагляду і па новых акалічнасцях грамадзянскія, крымінальныя справы і справы аб адміністрацыйных правапарушэннях;

разглядае ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ў межах сваёй кампетэнцыі грамадзянскія і крымінальныя справы ў апеляцыйным парадку, а таксама скаргі (пратэсты) на пастановы раённых (гарадскіх) судоў па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

ажыццяўляе нагляд за судовай дзейнасцю ніжэйстаячых судоў, аказвае ім дапамогу ў прымяненні заканадаўства;

вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе і аналізуе судовую статыстыку;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 38. Кампетэнцыя эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)

Эканамічны суд вобласці (горада Мінска):

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі эканамічныя справы ў якасці суда першай інстанцыі, у апеляцыйным парадку і па новых акалічнасцях справы аб адміністрацыйных правапарушэннях у якасці суда першай інстанцыі, а таксама скаргі (пратэсты) на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

вывучае і абагульняе судовую практыку, вядзе і аналізуе судовую статыстыку;

рыхтуе прапановы аб удасканаліванні заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферах прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай (еканамічнай) дзейнасці;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 39. Старшыня абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Старшыня абласнога (Мінскага гарадскога) суда прызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Старшыня абласнога (Мінскага гарадскога) суда з'яўляеца суддзёй адпаведнага суда.

Старшыня абласнога (Мінскага гарадскога) суда:

кіруе дзейнасцю адпаведнага суда;

фарміруе судовыя склады адпаведнага суда;

зацвярджае па ўзгадненні з Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь склады судовых калегій;

размяркоўвае абавязкі паміж першым намеснікам і намеснікамі;

склікае прэзідым адпаведнага суда і старшынствуе ў яго пасяджэннях;

мае права ўзначальваць судовыя калегіі і судовыя склады;

мае права старшынстваўваць у судовых пасяджэннях і пасяджэннях судовых калегій;

прызначае суддзяў у якасці старшынствуючых у судовых пасяджэннях;

размяркоўвае абавязкі паміж суддзямі;

хадайнічае перад Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь аб унісенні прапаноў у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь аб праверцы канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў;

мае права выпатрабаваць з ніжэйстаячых судоў судовыя справы для вывучэння і абагульнення судовай практикі, для прыніцця іх да вядзення абласнога (Мінскага гарадскога) суда, а таксама для праверкі іх у парадку нагляду;

інфармуе Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці суда, які ён узнічальвае;

выдае загады па пытаннях, якія датычацца яго кампетэнцыі, не звязаных з судаводствам;

ажыццяўляе агульнае кірауніцтва апаратам адпаведнага суда, прызначае на пасады і вызывае ад пасад работнікаў апарату суда, у tym ліку прызначае на пасады і вызывае ад пасад кіраунікоў структурных падраздзяленняў апарату суда па ўзгадненні з намеснікамі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якія курыруюць адпаведныя напрамкі;

кіруе працай па вывучэнні і абагульненні судовай практикі, вядзенні і аналізе судовай статыстыкі;

вядзе асабісты прыём, арганізоўвае працу адпаведнага суда і каардынуе працу ніжэйстаячых судоў па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у tym ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб;

інфармуе Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб практицы прымянея судамі заканадаўства;

кіруе працай па фарміраванні рэзерву кадраў на пасады суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў, а таксама працай па кадравым забеспячэнні, павышэнні кваліфікацыі суддзяў і работнікаў апарату адпаведнага суда і ніжэйстаячых судоў;

прадстаўляе адпаведны суд у адносінах з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 40. Старшыня эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)

Старшыня эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) прызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Старшыня эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) з'яўляеца суддзёй адпаведнага эканамічнага суда.

Старшыня эканамічнага суда вобласці (горада Мінска):
 кіруе дзейнасцю адпаведнага суда;
 фарміруе судовыя склады адпаведнага суда;
 зацвярджае па ўзгадненні з Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь склады судовых калегій;
 размяркоўвае абавязкі паміж сваімі намеснікамі;
 мае права ўзначальваць судовыя калегі і судовыя склады;
 мае права старшынстваўваць у судовых пасяджэннях і пасяджэннях судовых калегій;
 прызначае суддзяў у якасці старшынствуючых у судовых пасяджэннях;
 размяркоўвае абавязкі паміж суддзямі;
 хадайнічае перад Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь аб унісенні прапаноў у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь аб праверцы канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў;

інфармуе Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці суда, які ён узначальвае;

выдае загады па пытаннях, якія датычацца яго кампетэнцыі, не звязаных з судаводствам;

ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва апаратам адпаведнага суда, прызначае на пасады і вызваляе ад пасад работнікаў апарату суда, у тым ліку прызначае на пасады і вызваляе ад пасад кіраўнікоў структурных падраздзяленняў апарату суда па ўзгадненні з намеснікамі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якія курыруюць адпаведныя напрамкі;

арганізоўвае працу па павышэнні кваліфікацыі суддзяў і работнікаў апарату адпаведнага суда;

кіруе працай па вывучэнні і абагульненні судовай практикі, вядзенні і аналізе судовай статыстыкі;

вядзе асабісты прыём, арганізоўвае працу адпаведнага суда па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб;

інфармуе Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб практицы прыменення судом заканадаўства;

прадстаўляе адпаведны суд у адносінах з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 41. Першы намеснік старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Першы намеснік старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда прызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Першы намеснік старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда з'яўляецца суддзёй адпаведнага суда.

Першы намеснік старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда:

ажыццяўляе паўнамоцтвы старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда пры яго адсутнасці, у выпадку немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў або па яго даручэнні;

курыруе працу па арганізацыйным і матэрыяльна-тэхнічным забеспечэнні дзейнасці адпаведнага суда і ніжэйстаячых судоў;

арганізоўвае працу структурных падраздзяленняў апарату адпаведнага суда ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

арганізоўвае вядзенне і аналіз судовай статыстыкі адпаведнага суда і ніжэйстаячых судоў;

вядзе асабісты прыём, ажыццяўляе кантроль за арганізацыйную працы па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб у ніжэйстаячых судах;

арганізоўвае працу па фарміраванні рэзерву кадраў на пасады суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў, а таксама працу па кадравым забеспечэнні, павышэнні кваліфікацыі суддзяў і работнікаў апарату адпаведнага суда і ніжэйстаячых судоў;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 42. Намеснікі старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Намеснікі старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Намеснікі старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда з'яўляюцца суддзямі адпаведнага суда.

Намеснікі старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда:

у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў узначальваюць судовыя калегіі;

старшынствуюць у пасяджэннях судовых калегій і прызначаюць старшынствуочым суддзю адпаведнай судовай калегіі;

інфармуюць презідыйум адпаведнага суда аб працы судовых калегій, якія яны узначальваюць;

арганізоўваюць працу структурных падраздзяленняў апарату адпаведнага суда ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

арганізоўваюць вывучэнне і абагульненне судовай практикі ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

вядуць асабісты прыём;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

У выпадку адсутнасці старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда і першага намесніка старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда або пры немагчымасці выканання імі сваіх абавязкаў паўнамоцтвы старшыні суда ажыццяўляе адзін з намеснікаў старшыні ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў.

Артыкул 43. Намеснікі старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)

Намеснікі старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Намеснікі старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) з'яўляюцца суддзямі адпаведнага эканамічнага суда.

Намеснікі старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска):

у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў узначальваюць судовыя калегіі і судовыя склады;

старшынствуюць у пасяджэннях судовых калегій і прызначаюць старшынствуочым суддзю адпаведнай судовай калегіі;

у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў курыруюць працу па арганізацыйным і матэрыяльна-тэхнічным забеспечэнні дзейнасці адпаведнага суда;

арганізоўваюць працу структурных падраздзяленняў апарату адпаведнага суда;

арганізоўваюць вывучэнне і абагульненне судовай практикі, вядзенне і аналіз судовай статыстыкі;

вядуць асабісты прыём;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

У выпадку адсутнасці старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) або пры немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў паўнамоцтвы старшыні суда ажыццяўляе адзін з намеснікаў старшыні ў адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў.

Артыкул 44. Прэзідыум абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Прэзідыум абласнога (Мінскага гарадскога) суда ўтвараецца ў складзе старшыні суда, першага намесніка, намеснікаў старшыні суда і суддзяў суда ў колькасці, устаноўленай Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Персанальны склад прэзідыума абласнога (Мінскага гарадскога) суда зацвярджаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 45. Кампетэнцыя прэзідыума абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Прэзідыум абласнога (Мінскага гарадскога) суда:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў парадку нагляду і па новых акалічнасцях грамадзянскія і крымінальныя справы;

разглядае матэрыялы вывучэння і абагульнення судовай практыкі і аналізу судовай статыстыкі;

заслушаўвае старшынъ судовых калегій аб дзейнасці судовых калегій, якія яны ўзначальваюць;

разглядае і зацвярджае рэзерв кадраў на пасады суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў (за выключэннем рэзерву кадраў на пасады старшынъ і намеснікаў старшынъ раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў);

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 46. Парадак працы прэзідыума абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Пасяджэнні прэзідыума абласнога (Мінскага гарадскога) суда праводзяцца па меры неабходнасці.

Пасяджэнне прэзідыума лічыцца правамоцным пры наяўнасці большасці членаў прэзідыума.

Пастановы прэзідыума прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю галасоў прысутных на пасяджэнні членаў прэзідыума і падпісваюцца старшынствуючым у пасяджэнні. Члены прэзідыума не маюць права ўстрымлівацца ад галасавання прыняцці рашэнняў.

Працэсуальны парадак разгляду прэзідыумам абласнога (Мінскага гарадскога) суда судовых спраў устанаўліваецца законам.

Парадак абмеркавання на пасяджэнні прэзідыума пытанняў, не звязаных з разглядам судовых спраў, вызначаецца рэгламентам прэзідыума абласнога (Мінскага гарадскога) суда, які прымаецца прэзідыумам адпаведнага суда па прадстаўленні старшыні суда.

Артыкул 47. Судовыя калегіі абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Склады судовых калегій абласнога (Мінскага гарадскога) суда зацвярджаюцца старшынёй абласнога (Мінскага гарадскога) суда па ўзгадненні з Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў адпаведнага суда для спецыялізаванага разгляду спраў.

Кіраўніцтва працай судовых калегій ажыццяўляюць намеснікі старшыні суда, якія ўваходзяць у склад адпаведных калегій.

У судовых калегіях абласнога (Мінскага гарадскога) суда старшынёй абласнога (Мінскага гарадскога) суда фарміруюцца склады суда для калегіяльнага разгляду спраў.

Старшыня абласнога (Мінскага гарадскога) суда ў неабходных выпадках мае права прыцягваць суддзяў, якія ўваходзяць у склад адной з судовых калегій, да разгляду спраў, аднесеных да кампетэнцыі іншай судовай калегіі.

Артыкул 48. Судовыя калегії эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)

Склады судовых калегій эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) зацвярджаюцца старшынёй эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) па ўзгадненні з Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў адпаведнага эканамічнага суда.

Кірауніцтва працай судовых калегій ажыццяўляюць намеснікі старшыні эканамічнага суда вобласці (горада Мінска), якія ўваходзяць у склад адпаведных калегій.

У судовых калегіях эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) старшынёй эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) фарміруюцца склады суда для калегіяльнага разгляду спраў.

Старшыня эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) у неабходных выпадках мае права прыцягваць суддзяў, якія ўваходзяць у склад адной з судовых калегій, да разгляду спраў, аднесеных да кампетэнцыі іншай судовай калегіі.

Артыкул 49. Кампетэнцыя судовых калегій абласнога (Мінскага гарадскога) суда

Судовыя калегіі абласнога (Мінскага гарадскога) суда:

разглядаюць у межах сваёй кампетэнцыі ў якасці суда першай інстанцыі і па новых акаличнасцях грамадзянскія справы, у якасці суда першай інстанцыі крымінальныя справы, а таксама скаргі (пратэсты) на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

разглядаюць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ў межах сваёй кампетэнцыі грамадзянскія і крымінальныя справы ў апеляцыйным парадку;

вывучаюць і абагульняюць судовую практыку па напрамках сваёй дзейнасці, аналізуюць судовую статыстыку;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 50. Кампетэнцыя судовых калегій эканамічнага суда вобласці (горада Мінска)

Судовыя калегіі эканамічнага суда вобласці (горада Мінска):

разглядаюць у межах сваёй кампетэнцыі эканамічныя справы ў якасці суда першай інстанцыі, у апеляцыйным парадку і па новых акаличнасцях, а таксама скаргі (пратэсты) на пастановы па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

вывучаюць і абагульняюць судовую практыку па напрамках сваёй дзейнасці, аналізуюць судовую статыстыку;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 51. Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь узначальвае сістэму судоў агульнай юрысдыкцыі і з'яўляецца найвышэйшим судовым органам, які ажыццяўляе правасуддзе па грамадзянскіх, крымінальных справах, справах аб адміністрацыйных правапарушэннях, эканамічных справах, ажыццяўляе нагляд за судовай дзейнасцю судоў агульнай юрысдыкцыі, рэалізуе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 52. Склад Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь складаецца з суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, у тым ліку Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, першага намесніка і намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь. Колькасць

намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь вызначаеца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь дзейнічае ў складзе:

- Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;
- Прэзідыму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;
- судовай калегіі па грамадзянскіх справах Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;
- судовай калегіі па крымінальных справах Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;
- судовай калегіі па эканамічных справах Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;
- судовай калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Пры неабходнасці Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь могуць стварацца іншыя судовыя калегіі для спецыялізаванага разгляду спраў.

Колькасны склад суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь устанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 53. Кампетэнцыя Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі справы ў якасці суда першай інстанцыі, у касацыйным парадку, у парадку нагляду і па новых акалічнасцях, а таксама скаргі (пратэсты) на пастановы абласных (Мінскага гарадскога) судоў і пастановы эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

разглядае ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ў межах сваёй кампетэнцыі справы ў апеляцыйным парадку;

уносіць у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь прапановы аб дачы заключэння ў адпаведнасці з часткай другой артыкула 112 і часткай чацвёртай артыкула 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;

вывучае і абагульняе судовую практику, вядзе і аналізуе судовую статыстыку судоў агульнай юрысдыкцыі і дае растлумачэнні па пытаннях прымянення заканадаўства;

ажыццяўляе контроль за выкананнем ніжэйстаячымі судамі пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

аказвае дапамогу суддзям судоў агульнай юрысдыкцыі па прымяненні заканадаўства;

распрацоўвае прапановы аб удасканальванні заканадаўства;

вывучае дзейнасць судоў агульнай юрысдыкцыі, заслушоўвае інфармацыю старшынь, першых намеснікаў, намеснікаў старшынь і суддзяў судоў агульнай юрысдыкцыі аб дзейнасці адпаведных судоў;

ажыццяўляе арганізацыйнае, матэрыяльна-тэхнічнае і кадравае забеспячэнне дзейнасці судоў агульнай юрысдыкцыі, а таксама арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне органаў судзейскай супольнасці;

вырашае ў межах сваёй кампетэнцыі пытанні, якія выцякаюць з міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь, а таксама пытанні супрацоўніцтва з судамі замежных дзяржаў, замежнымі і міжнароднымі арганізацыямі;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Артыкул 54. Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначаеца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь са згоды Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь:

кіруе дзейнасцю Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і арганізуе дзейнасць іншых судоў агульной юрысдыкцыі;

вызначае тэрытарыяльную падсуднасць спраў спецыялізаваных судоў;

зацвярджае персанальны склад экзаменацыйнай камісіі па прыёме кваліфікацыйных экзаменаў у кандыдатаў на пасады суддзяў судоў агульной юрысдыкцыі і парадак падрыхтоўкі і правядзення кваліфікацыйных экзаменаў;

склікае Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, арганізуе працу Прэзідыта Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і старшынствуе ў іх пасяджэннях, а таксама выносіць на разгляд Пленума і Прэзідыта Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь пытанні, аднесеныя да іх кампетэнцыі;

уносіць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь прадстаўленні па пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыі гэтым Кодэксам;

кіруе працай па вывучэнні і абагульненні судовай практикі, аналізе судовай статыстыкі;

арганізуе працу па ажыццяўленні кантролю за выкананнем пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

фарміруе судовыя склады Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь для разгляду спраў;

зацвярджае склады судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

прызначае суддзяў у якасці старшынствуючых у судовых пасяджэннях, размяркоўвае іншыя абавязкі паміж суддзямі;

мае права старшынстваўваць у пасяджэннях судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

мае права выпатрабаваць з ніжэйстаячых судоў судовыя справы для вывучэння і абагульнення судовай практикі, для прыняцця іх да свайго вядзення, а таксама для праверкі іх у парадку нагляду;

размяркоўвае абавязкі паміж першым намеснікам і намеснікамі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

зацвярджае штатны расклад і структуру апарата Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў у межах устаноўленай Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь колькасці работнікаў апаратаў гэтых судоў;

кіруе працай з кадрамі ў судах агульной юрысдыкцыі;

ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва апаратам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прызначае на пасады і вызывае ад пасад работнікаў апарату Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

выносіць на разгляд Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прадстаўленні аб неадпаведнасці пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якія ўтрымліваюць растлумачэнні, заканадаўству;

уносіць Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, у Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь і іншыя дзяржаўныя органы прапановы аб удасканальванні заканадаўства, а таксама аб ліквідацыі парушэнняў заканадаўства;

прадстаўляе Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь у адносінах з дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, у тым ліку замежнымі і міжнароднымі;

вядзе асабісты прыём, арганізуе працу Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у тым ліку індывидуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь выдае загады па пытаннях, якія адносяцца да яго кампетэнцыі, не звязаным з судаводствам.

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права прымаць удзел у пасяджэннях палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іх камісій, пасяджэннях Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і яго Прэзідыму, пасяджэннях іншых дзяржаўных органаў.

Артыкул 55. Першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь:

ажыццяўляе паўнамоцтвы Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь пры яго адсутнасці, у выпадку немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў або па яго даручэнні;

мае права па даручэнні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь старшынстваўваць у пасяджэннях Пленума і Прэзідыму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

мае права старшынстваўваць у пасяджэннях судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

курыруе працу па арганізацыйным і матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні дзейнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і ніжэйстаячых судоў;

арганізуе працу структурных падраздзяленняў апарату Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

вядзе асабісты прыём, ажыццяўляе кантроль за арганізацыйной працы па асабістым прыёме і разглядзе зваротаў грамадзян, у tym ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб у ніжэйстаячых судах;

арганізуе працу па фарміраванні рэзерву кадраў у судах агульнай юрысдыкцыі і павышэнні кваліфікацыі суддзяў і работнікаў апарату судоў агульнай юрысдыкцыі;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права прымаць удзел у пасяджэннях палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іх камісій, пасяджэннях Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і яго Прэзідыму, пасяджэннях іншых дзяржаўных органаў.

Артыкул 56. Намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмінам на пяць гадоў.

Намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь:

узначальваюць судовыя калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

старшынствуюць у пасяджэннях судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і прызначаюць старшынствуемымі суддзяў адпаведных судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

маюць права па даручэнні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь старшынстваўваць у пасяджэннях Пленума і Прэзідыму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

арганізуюць вывучэнне і алагульненне судовай практикі, вядзенне судовай статыстыкі;

кіруюць працай структурных падраздзяленняў апарату Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў;

інфармуюць Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці ўзначальваемых імі судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

вядуць асабісты прыём;
ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь маюць права прымаць удзел у пасяджэннях палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, іх камісій, пасяджэннях Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і яго Прэзідыта, пасяджэннях іншых дзяржаўных органаў.

У выпадку адсутнасці Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і першага намесніка Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь або пры немагчымасці выканання імі сваіх абавязкаў паўнамоцтвы Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе адзін з намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з размеркаваннем абавязкаў.

Артыкул 57. Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

У склад Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь уваходзяць Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, першы намеснік, намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і старшыні абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

У пасяджэннях Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь маюць права прымаць удзел:

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь і яго прадстаўнікі;

старшыні палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і іх намеснікі, а таксама па іх даручэнні старшыні пастаянных камісій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь і яго намеснікі;

Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і яго намеснік;

Генеральны пракурор і яго намеснікі.

У пасяджэннях Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па запрашэнні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь могуць удзельнічаць суддзі, члены Навукова-кансультатыўнага савета пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў і навуковых устаноў.

Артыкул 58. Кампетэнцыя Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў парадку нагляду і па новых акалічнасцях грамадзянскія, крымінальныя і эканамічныя справы;

разглядае матэрыйялы абагульнення судовай практыкі, судовай статыстыкі і дае ў парадку судовага тлумачэння судам агульнай юрысдыкцыі растлумачэнні па пытаннях прымянення заканадаўства;

забяспечвае прывядзенне пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прызнаных Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь неканстытуцыйнымі, у адпаведнасці з Канстытуцыйяй Рэспублікі Беларусь, міжнародна-прававымі актамі, ратыфікованымі Рэспублікай Беларусь, законамі, дэкрэтамі і ўказамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;

разглядае прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб неадпаведнасці пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якія ўтрымліваюць растлумачэнні, заканадаўству;

разглядае пытанні аб унясенні прапаноў аб удасканальванні заканадаўства;

заслушоўвае старшынъ судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці ўзначальваемых імі судовых калегій, паведамленні старшынъ ніжэйстаячых судоў аб практыцы прымянення судамі заканадаўства, выканання пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па прымяненні заканадаўства;

выбірае па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь сакратара Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, які вызываеца ад выканання абавязкаў па асноўнай пасадзе;

зацвярджае па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь Рэгламент Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

выбірае Вышэйшую кваліфікацыйную калегію суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, вучоных-юрыстаў, іншых спецыялістаў у галіне права, а таксама старшыню і намесніка старшыні Вышэйшай кваліфікацыйнай калегії суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку членаў гэтай калегіі, заслугоўвае інфармацыю аб дзейнасці Вышэйшай кваліфікацыйнай калегії суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

зацвярджае парадак фарміравання і арганізацыі працы з рэзервам кадраў на пасадзе намесніка старшыні, суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), старшыні, намесніка старшыні, суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Па пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыі, Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прымае пастановы.

Артыкул 59. Парадак працы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь склікаеца Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (у выпадку яго адсутнасці – першым намеснікам Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь) па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз на трох месяцы.

Аб часе склікання Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і пытаннях, якія выносяцца на яго разгляд, даводзіца да ведама членаў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, а таксама асоб, указаных у частцы другой артыкула 57 гэтага Кодэкса.

Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь правамоцны вырашаець пытанні пры наяўнасці большасці членаў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, а пры разглядзе грамадзянскіх, крымінальных і эканамічных спраў у парадку нагляду або па новых акаличнасцях, – не менш чым дзвюх трацей членаў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

У абмеркаванні пытанняў могуць удзельнічаць асобы, запрошаныя на пасяджэнне Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Для падрыхтоўкі праекта пастановы, якая ўтрымлівае растлумачэнні, Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у неабходных выпадках стварае рэдакцыйную камісію з ліку членаў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, а таксама асоб, якія прымаюць удзел у працы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю галасоў прысутных на пасяджэнні членаў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь. Члены Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь не маюць права ўстрымлівацца ад галасавання пры прыняціі рашэння.

Пастановы Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь падпісваюцца старшынствуючым у пасяджэнні і сакратаром Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Сакратар Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе арганізацыйную працу па падрыхтоўцы пасяджэння Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, забяспечвае вядзенне пратакола, а таксама праводзіць працу, неабходную для выканання пастановы, прынятых Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Працэсуальны парадак разгляду Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь судовых спраў устанаўліваецца законам.

Правілы падрыхтоўкі, парадак правядзення пасяджэння Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, афармлення яго актаў і контролю за іх выкананнем устанаўліваюцца Рэгламентам Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 60. Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ствараецца ў складзе Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, першага намесніка, намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у колькасці, устаноўленай Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Персанальны склад Прэзідыму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь зацвярджаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Па запрашэнні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у пасяджэнні Прэзідыму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь могуць прымаць удзел суддзі і работнікі апарату судоў агульнай юрысдыкцыі, а таксама іншыя асобы.

Артыкул 61. Кампетэнцыя Прэзідыму Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі ў парадку нагляду і па новых акалічнасцях, грамадзянскія, крымінальныя і эканамічныя справы;

разглядае матэрыялы вывучэння і абагульнення судовай практыкі і судовай статыстыкі, а таксама праекты пастановоў, якія выносяцца на разгляд Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

разглядае хадайніцтвы аб унясенні прапаноў у Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь аб праверцы канстытуцыйнасці нарматыўных прававых актаў і ў выпадку прызнання іх аргументаванымі ў дзесьцідзённы тэрмін з дня прыняцця адпаведных рашэнняў звяртаецца ў Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь з прапановамі аб дачы заключэнняў у адпаведнасці з часткай другой артыкула 112 і часткай чацвёртай артыкула 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;

разглядае ініцыятыўныя звароты ў парадку, прадугледжаным Прэзідымам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

разглядае пытанні арганізацыі працы судовых калегій, асобных суддзяў і апарату Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынь і суддзяў ніжэйстаячых судоў;

заслушоўвае старшынь судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынь ніжэйстаячых судоў аб дзейнасці адпаведна судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў;

разглядае і зацвярджае рэзерв кадраў на пасады намеснікаў старшынь, суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), старшынь, намеснікаў старшынь раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў;

разглядае матэрыялы аб прадстаўленні да прызначэння на пасады суддзяў судоў агульнай юрысдыкцыі;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Па пытаннях, аднесеных да яго кампетэнцыі, Прэзідым Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прымае пастановы.

Артыкул 62. Парадак працы Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Прэзідыум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь склікаеца Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (у выпадку яго адсутнасці – першым намеснікам Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь) па меры неабходнасці.

Прэзідыум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь правамоцны вырашаць пытанні пры наяўнасці большасці членаў Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Пастановы Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прымаюцца адкрытым галасаваннем большасцю галасоў прысутных на пасяджэнні членаў Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і падпісваюцца старшынствуючым у пасяджэнні. Члены Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь не маюць права ўстрымлівацца ад галасавання пры прыняцці рашэнняў.

Працэсуальны парадак разгляду Прэзідыумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь судовых спраў устанаўліваецца законам.

Парадак абмеркавання на пасяджэнні Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь пытанняў, не звязаных з разглядам судовых спраў, вызначаецца Рэгламентам Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прымаемым Прэзідыумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 63. Судовыя калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

У Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь ствараюцца судовыя калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Склады судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь зацвярджаюцца Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Судовыя калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь узначальваюць старшыні – намеснікі Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь або першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у неабходных выпадках мае права прысягваць суддзяў, якія ўваходзяць у склад адной з судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, да разгляду спраў, аднесеных да кампетэнцыі іншай судовай калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 64. Кампетэнцыя судовых калегій Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Судовыя калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь разглядаюць у межах сваёй кампетэнцыі:

у якасці суда першай інстанцыі, у парадку нагляду і па новых акалічнасцях грамадзянскія і крымінальныя справы, за выключэннем судовай калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якая разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі грамадзянскія справы ў якасці суда першай інстанцыі і па новых акалічнасцях;

скаргі (пратэсты) на пастановы абласных (Мінскага гарадскога) судоў і пастановы эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях;

у якасці суда першай інстанцыі, у касацыйным парадку, у парадку нагляду і па новых акалічнасцях эканамічныя справы;

грамадзянскія і крымінальныя справы ў апеляцыйным парадку.

Судовыя калегіі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па напрамках сваёй дзейнасці вывучаюць і абагульняюць судовую практыку судоў агульнай юрысдыкцыі, аналізуюць

судовую статыстыку, распрацоўваюць прапановы аб удасканаліванні заканадаўства, ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 65. Навукова-кансультатыўны савет пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь

Пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь ствараецца Навукова-кансультатыўны савет, палажэнне аб якім зацвярджаецца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь. Персанальны склад Навукова-кансультатыўнага савета зацвярджаецца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

РАЗДЗЕЛ III СТАТУС СУДДЗІ І НАРОДНАГА ЗАСЯДАЦЕЛЯ

ГЛАВА 4 АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБ СТАТУСЕ СУДДЗІ І НАРОДНАГА ЗАСЯДАЦЕЛЯ

Артыкул 66. Статус суддзі

Суддзі ўсіх судоў у Рэспубліцы Беларусь валодаюць адзіным статусам і адрозніваюцца паміж сабой паўнамоцтвамі. Суддзя займае дзяржаўную пасаду, з'яўляецца дзяржаўным служачым, і на яго распаўсяюджваецца дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь ад 14 чэрвеня 2003 г. № 204-З «Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь».

Асаблівасці статусу суддзі вызначаюцца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Кодэкsem і іншымі заканадаўчымі актамі.

Артыкул 67. Незалежнасць суддзі і народнага засядацеля, падпарадкаванне іх толькі закону

Суддзя і народны засядацель пры ажыццяўленні правасуддзя незалежныя і падпарадкоўваюцца толькі закону.

Незалежнасць суддзі і народнага засядацеля забяспечваецца ўстаноўленымі заканадаўчымі актамі парадкам іх прызначэння (выбрання, зацвярджэння), прыпынення і спынення паўнамоцтваў, недатыкальнасцю, працэдурай разгляду спраў і пытанняў, тайнай нарады пры вынясенні судовых пастановаў і забаронай патрабаваць яе разгaloшвання, адказнасцю за непавагу да суда або ўмяшанне ў яго дзейнасць, іншымі гарантывамі, якія адпавядаюць статусу суддзі і народнага засядацеля, а таксама стварэннем належных арганізацыйна-тэхнічных умоў для дзейнасці судоў.

Уздзяянне ў якой-небудзь форме на суддзю і народнага засядацеля з мэтай перашкодзіць усебаковаму, поўнаму і аб'ектыўнаму разглядзу канкрэтнай справы або дабіцца вынясэння незаконнай судовай пастановы цягне за сабой адказнасць, устаноўленую заканадаўчымі актамі.

Сродкі масавай інфармацыі не маюць права прадвызначаць у сваіх паведамленнях вынікі судовага разбору па канкрэтнай справе або іншым чынам уздзейнічаць на суддзю або народнага засядацеля.

Артыкул 68. Нязменнасць суддзі

Суддзя не можа быць пераведзены на іншую пасаду або ў іншы суд без асабістай згоды. Паўнамоцтвы суддзі не могуць быць прыпынены або спынены інакш як у парадку і на падставах, устаноўленых гэтым Кодэкsem.

Артыкул 69. Недатыкальнасць суддзі і народнага засядацеля

Суддзя з'яўляецца недатыкальным на працягу тэрміну сваіх паўнамоцтваў.

Недатыкальнасць суддзі распаўсяджаеца на яго жыллё, службовае памяшканне, транспарт і сродкі сувязі, карэспандэнцыю, маёмысць і дакументы, якія ён выкарыстоўвае.

Суддзя, народны засядацель не могуць быць прыцягнуты да якой-небудзь адказнасці за выказаное імі пры ажыццяўленні правасуддзя меркаванне і прынятае рашэнне, калі прыгаворам суда, які ўступіў у законную сілу, не будзе ўстаноўлена іх вінаватасць ва ўчыненні злачынства супраць інтэрэсаў службы.

У выпадку дачы ва ўстаноўленым Крымінальна-працэсуальным кодэкsem Рэспублікі Беларусь парадку згоды на ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да суддзі, народнага засядацеля, прыцягненне іх у якасці падазраваных або абвінавачваных па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама на іх затрыманне і іншае пазбаўленне асабістай свабоды адначасова прымаеца рашэнне аб прыпыненні іх паўнамоцтваў.

Вядзенне па крымінальных спраўах у дачыненні да суддзяў і народных засядацеляў ажыццяўляеца ў адпаведнасці з Крымінальна-працэсуальным кодэкsem Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 70. Дзейнасць, не сумяшчальная з пасадай суддзі

На суддзю распаўсяджаюцца аблежаванні, звязаныя з дзяржаўнай службай.

Суддзі не могуць быць дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, членамі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і дэпутатамі мясцовых Саветаў дэпутатаў, а таксама членамі палітычных партый і іншых грамадскіх арганізацый, якія маюць палітычныя мэты.

Артыкул 71. Правы і абавязкі суддзяў і народных засядацеляў

Суддзі і народныя засядацелі маюць паўнамоцтвы, неабходныя для ажыццяўлення правасуддзя, валодаюць правамі і выконваюць абавязкі, прадугледжаныя гэтым Кодэкsem і іншымі заканадаўчымі актамі.

Для ажыццяўлення правасуддзя суддзя мае права:

патрабаваць ад дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама ад службовых асоб і грамадзян выканання судовых пастановаў, звязаных з ажыццяўленнем ускладзеных на яго абавязкаў;

запытваць інфармацыю ў дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама ў службовых асоб і іншых грамадзян;

запытваць і атрымліваць ва ўстаноўленым парадку на безплатнай аснове звесткі з інфармацыйных сістэм дзяржаўных органаў і іншых арганізацый і мець доступ, у тым ліку аддалены, да такіх інфармацыйных сістэм, якія ўтрымліваюць персанальныя даныя, запытваць і атрымліваць ва ўстаноўленым парадку на безплатнай аснове ад дзяржаўных органаў і іншых арганізацый без пісьмовай згоды грамадзян звесткі з інфармацыйных сістэм, якія ўтрымліваюць персанальныя даныя, па пісьмовым запыще або на падставе пагаднення аб прадастаўленні персанальных даных, заключанага Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь з уласнікам (уладальнікам) інфармацыйнага рэсурсу (сістэмы).

Суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права патрабаваць склікання пасяджэння Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, прапаноўваць пытанні на яго разгляд, выказваць асабліве меркаванне наконт заключэння і рашэння Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь. Пры рашэнні ўсіх пытанняў, якія адносяцца да кампетэнцыі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь карыстаюцца роўнымі правамі. Суддзі Канстытуцыйнага Суда

Рэспублікі Беларусь маюць права прысутнічаць на адкрытых (па запрашэннях – і на закрытых) пасяджэннях любых дзяржаўных органаў.

Пры ажыццяўленні правасуддзя суддзі і народныя засядцацелі павінны няўхільна прытрымлівацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, законаў і іншых заканадаўчых актаў, забяспечваць абарону правоў і свабод грамадзян, ахаваных заканадаўствам інтэрэсаў дзяржавы і арганізацый, індывидуальных прадпрымальнікаў, высокую культуру судовай дзеянасці, быць справядлівымі і бесстароннімі.

Суддзя таксама абавязаны строга выконваць палажэнні Кодэкса гонару суддзі Рэспублікі Беларусь.

Суддзя і народны засядцацель не павінны выказваць меркаванне па сутнасці спраў, якія знаходзяцца ў іх вядзенні, а таксама перадаваць справы каму б там ні было для азнаямлення не інакш як у парадку і выпадках, устаноўленых заканадаўчымі актамі.

Асобы, адабраныя судом для ўдзелу ў разглядзе справы ў якасці народных засядцацеляў, абавязаны з'явіцца ва ўказаны суд у прызначаны час і выкананаць ускладзенія на іх абавязкі.

Артыкул 72. Асабовая справа, службовае пасведчанне суддзі, асабовая справа, пасведчанне народнага засядцацеля, рэзерв кадраў суддзяў

Асабовая справа суддзі вядзеца кадравай службай:

Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

апарату Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

апарату абласнога (Мінскага гарадскога) суда – у дачыненні да суддзі абласнога (Мінскага гарадскога) суда, раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў;

апарату эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) – у дачыненні да суддзі эканамічнага суда вобласці (горада Мінска).

Асабовая справа народнага засядцацеля вядзеца работнікам апарату суда, у якім народны засядцацель ажыццяўляе свае паўнамоцтвы, у адпаведнасці са службовымі абавязкамі.

Суддзям выдаюцца службовыя пасведчанні, народным засядцацелям – пасведчанні. Ніхто не мае права патрабаваць ад суддзі іншых, акрамя службовага пасведчання, документаў, якія пацвярджаюць яго статус і паўнамоцтвы.

Апісанне і ўзор службовага пасведчання суддзі зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Апісанне і ўзор пасведчання народнага засядцацеля зацвярджаюцца Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Парадак фарміравання і арганізацыі працы з рэзервам кадраў на пасады суддзяў, уключаных у кадравы реестр Кіраўніка дзяржавы, устанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, а на пасады намеснікаў старшынь, суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), старшынь, намеснікаў старшынь, суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў – Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 5 СУДДЗЯ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 73. Патрабаванні да кандыдата на пасаду суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Суддзёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь можа быць прызначаны (выбранны) грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які валодае беларускай і рускай мовамі, мае

вышэйшую юрыдычную адукцыю, з'яўляеца высокакваліфікаўаным спецыялістам у галіне права, мае, як правіла, вучоную ступень і валодае высокімі маральнymi якасцямі.

На пасаду суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь не можа быць прызначана (выбрана):

асоба, у дачыненні да якой маецца абвінаваўчы прыгавор суда, які ўступіў у законную сілу;

асоба, не здольная па стане здароўя выконваць абязязкі суддзі, што пацвярджаеца мэдыцынскім заключэннем;

асоба, прызнаная абмежавана дзеяздольнай або недзеяздольнай рашэннем суда, якое ўступіла ў законную сілу.

Гранічны ўзрост знаходжання на пасадзе суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь – 70 гадоў.

Артыкул 74. Тэрмін паўнамоцтваў суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь прызначаюцца (выбіраюцца) на 11 гадоў і могуць быць прызначаны (выбраны) на новы тэрмін.

Артыкул 75. Прысяга суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права прымаць удзел у яго працы толькі пасля прынясення прысягі.

Да прысягі суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь прыводзяцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у прысутнасці Старшыні Палаты прадстаўнікоў і Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Пачаткам цырымоніі прысягі з'яўляеца абвяшчэнне рашэння аб прызначэнні (выбранні) на пасаду суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, пасля чаго суддзя, які прысягае, зачытвае тэкст прысягі, падрыхтаваны на спецыяльным бланку. Пры гэтым яго правая рука знаходзіцца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь прыносіць прысягу наступнага зместу:

«Я, (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)), бяру на сябе абавязацельства перад народам Рэспублікі Беларусь годна, добрасумленна і бесстаронна абараняць канстытуцыйны лад і вяршэнства Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь».

Суддзя ў перыяд ажыццяўлення ім сваіх паўнамоцтваў у Канстытуцыйным Судзе Рэспублікі Беларусь прыводзіцца да прысягі адзін раз.

Акт аб прынясенні прысягі падпісваецца суддзёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і захоўваецца ў асабовай справе суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Пасля прывядзення да прысягі суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь уручваюцца службовае пасведчанне суддзі, мантыя і іншыя прадметы з камплекта адзення, а таксама Кодэкс гонару суддзі Рэспублікі Беларусь. Апісанне, узор, парадак і нормы забеспячэння мантыямі і іншымі прадметамі з камплекта адзення зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважаным ім органам.

ГЛАВА 6
**КАНДЫДАТЫ НА ПАСАДУ СУДДЗІ, СТАРШЫНІ, НАМЕСНІКА СТАРШЫНІ
СУДА АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ. КВАЛІФІКАЦЫЙНЫ ЭКЗАМЕН НА
ПАСАДУ СУДДЗІ СУДА АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ**

**Артыкул 76. Патрабавані да кандыдата на пасаду суддзі суда агульной
юрысдыкцыі**

Кандыдатам на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі можа быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 25-гадовага ўзросту, валодае беларускай і рускай мовамі, мае вышэйшую юрыдычную адукцыю з прысваеннем кваліфікацыі «Юрыст» і (або) «Юрыст з веданнем эканомікі», стаж працы па спецыяльнасці не меншы за тры гады, парадак вылічэння якога ўстанаўліваецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважаным ім органам, не здзейсніў ганебных учынкаў, здаў кваліфікацыйны экзамен на пасаду суддзі.

Кандыдат на пасаду:

суддзі абласнога (Мінскага гарадскога) суда павінен мець стаж працы на пасадзе суддзі не меншы за тры гады;

суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (за выключэннем выпадкаў, устаноўленых часткай трэцяй гэтага артыкула) павінен мець стаж працы на пасадзе суддзі не меншы за пяць гадоў.

Суддзёй судовай калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь можа быць асоба, якая мае вышэйшую юрыдычную адукцыю і стаж працы на пасадзе суддзі не меншы за пяць гадоў або стаж працы ў галіне патэнтазнаўства не меншы за пяць гадоў, а таксама асоба, якая мае вышэйшую тэхнічную або вышэйшую прыродазнаўчанавуковую адукцыю і стаж працы ў галіне патэнтазнаўства не меншы за пяць гадоў.

На пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі не можа быць прызначана:

асоба, у дачыненні да якой маецца абвінаваўчы прыгавор суда, які ўступіў у законную сілу;

асоба, не здольная па стане здароўя выконваць абязязкі суддзі, што пацвярджаецца медыцынскім заключэннем;

асоба, прызнаная абмежавана дзеяздольнай або недзеяздольнай расэннem суда, якое ўступіла ў законную сілу.

**Артыкул 77. Патрабавані па стажы для кандыдата на пасаду старшыні,
намесніка старшыні суда агульной юрысдыкцыі**

Кандыдат на пасаду старшыні, намесніка старшыні раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў павінен мець стаж працы на пасадзе суддзі не меншы за тры гады.

Кандыдат на пасаду старшыні, намесніка старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда, эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) павінен мець стаж працы на пасадзе суддзі не меншы за пяць гадоў.

**Артыкул 78. Кваліфікацыйны экзамен на пасаду суддзі суда агульной
юрысдыкцыі. Экзаменацыйныя камісіі па прыёме экзаменаў**

Кваліфікацыйны экзамен на пасаду суддзі праводзіцца з мэтай ацэнкі ўзроўню прафесійных ведаў, уменняў і навыкаў асоб, якія прэтэндуюць на заняцце пасады суддзі, іх дзелавых і маральна-псіхалагічных якасцей.

Да кваліфікацыйнага экзамену на пасаду суддзі можа быць дапушчаны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які мае вышэйшую юрыдычную адукцыю з прысваеннем кваліфікацыі «Юрыст» і (або) «Юрыст з веданнем эканомікі».

Кваліфікацыйны экзамен на пасаду суддзі праводзіца экзаменацыйнай камісіяй пры Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь, якая ствараецца для прыёму кваліфікацыйных экзаменаў у асоб, якія прэтэндуюць на заняцце пасады суддзі суда агульной юрысдыкцыі.

Экзаменацыйная камісія ствараецца з найбольш кваліфікованых суддзяў, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і спецыялістаў у галіне права.

Персанальны склад экзаменацыйной камісіі, парадак падрыхтоўкі і правядзення кваліфікацыйных экзаменаў зацвярджаюцца Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь. Старшынёй экзаменацыйной камісіі з'яўляецца адзін з намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Падбор асоб, якія прэтэндуюць на заняцце пасады суддзі суда агульной юрысдыкцыі, прадстаўленне іх кандыдатур экзаменацыйной камісіі ажыццяўляюцца Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь, абласнымі (Мінскім гарадскім) судамі, эканамічнымі судамі абласцей (горада Мінска).

Станоўчы вынік кваліфікацыйнага экзамену з'яўляецца падставай для залічэння кандыдатам у суддзі і правадзейны на працягу трох гадоў з моманту яго здачы.

Артыкул 79. Залічэнне кандыдатам у суддзі

Заява аб залічэнні кандыдатам у суддзі з далучэннем дакументаў, якія пацвярджаюць адпаведнасць заяўніка патрабаванням, што прад'яўляюцца да кандыдата ў суддзі, накіроўваюцца ў адпаведную кваліфікацыйную калегію суддзяў і разглядаюцца ёю на працягу аднаго месяца з моманту падачы заявы на пасяджэнні кваліфікацыйнай калегії суддзяў з удзелам асобы, якая звярнулася з такой заявай.

Кваліфікацыйная калегія суддзяў дае ацэнку дзелавым і маральна-псіхалагічным якасцям заяўніка і ажыццяўляе функцыі конкурснай камісіі.

Па выніках разгляду заявы прымаецца рашэнне аб рэгістрацыі ў якасці кандыдата ў суддзі або аб адмове ў рэгістрацыі ў якасці кандыдата ў суддзі, якое аб'яўляецца заяўніку.

Артыкул 80. Спецыяльная падрыхтоўка на пасаду суддзі

Кваліфікацыйная калегія суддзяў рэкамендуе зарэгістраванага ёю кандыдата ў суддзі для прызначэння на пасаду стажора суддзі або на вакантную пасаду суддзі ў якасці стажора суддзі і праходжання пры неабходнасці спецыяльнай падрыхтоўкі.

Ад праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі па рашэнні Прэзідыума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь можа быць вызвалены кандыдат у суддзі, які мае стаж працы па юрыдычнай спецыяльнасці не меншы за трох гадоў ў судах агульной юрысдыкцыі, адвакатуры, натарыяце, органах пракуратуры, органах унутраных спраў, Следчым камітэце.

Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь накіроўвае кандыдата ў суддзі для праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі.

Спецыяльная падрыхтоўка на пасаду суддзі арганізуецца ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь або адкуацыі з улікам асаблівасцей, якія ўтрымліваюцца ў гэтым артыкуле.

Умовы праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі вызначаюцца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Спецыяльная падрыхтоўка на пасаду суддзі заключаецца ў рэалізацыі адкуацыйнай праграмы спецыяльнай падрыхтоўкі, неабходнай для заняцця пасады суддзі, і ўключае ў сябе навучанне тэрмінам да аднаго года ва ўстанове адкуацыі з сумешчанай стажыроўкай у адным з судоў агульной юрысдыкцыі, у якім ёсць вакантная пасада суддзі або пасада стажора суддзі, пад кірауніцтвам суддзі, прызначанага Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Вучэбна-праграмная документацыя адкуацыйнай праграмы спецыяльнай падрыхтоўкі, неабходнай для заняцця пасады суддзі, уключае ў сябе вучэбна-тэматычныя

планы спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі і вучэбныя праграмы спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі.

Вучэбна-праграмная дакументацыя адукатыўнай праграмы спецыяльнай падрыхтоўкі, неабходнай для заняцця пасады суддзі, распрацоўваецца ўстановай адукатыўнай, якая рэалізуе такую адукатыўную праграму, і зацвярджаецца яе кірауніком па ўзгадненні з Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь.

Выніковая атэстацыя кандыдата ў суддзі праводзіцца ў форме экзамену і абароны выпускнай работы.

У выпадку адмовы ў прызначэнні на пасаду суддзі кандыдату ў суддзі, накіраванаму для праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі, прадстаўляеца ранейшая праца (пасада служачага, прафесія рабочага), а пры яе адсутнасці – іншая раўнацэнная праца (пасада служачага, прафесія рабочага), за выключэннем выпадкаў ліквідацыі арганізацыі, спынення дзеянасці філіяла, прадстаўніцтва або іншага адасобленага падраздзялення арганізацыі, размешчаных у іншай мясцовасці, спынення дзеянасці індывідуальнага прадпрымальніка.

ГЛАВА 7 ПРЫЗНАЧЭННЕ СУДДЗЯЎ СУДОЎ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ. ПРЫСЯГА СУДДЗІ СУДА АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДЫКЦЫІ

Артыкул 81. Прыйзначэнне суддзяў судоў агульной юрысдыкцыі

Суддзі раённых (гарадскіх), спецыялізаваных, абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (города Мінска) прыйзначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прыйзначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь са згоды Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Суддзі прыйзначаюцца на пасаду тэрмінам на пяць гадоў і могуць быць прыйзначаны на новы тэрмін або бестэрмінова, пры гэтым з суддзямі контракт не заключаецца. Пры прыйзначэнні суддзі, прыйзначанага на пасаду тэрмінам на пяць гадоў, у межах тэрміну яго паўнамоцтваў на пасаду старшыні ці намесніка старшыні суда або суддзі ў іншы суд адначасова вырашаецца пытанне аб прыйзначэнні яго на пасаду суддзі на пяцігадовы тэрмін або бестэрмінова. Суддзі выконваюць свае абавязкі да дасягнення імі гранічнага ўзросту знаходжання на дзяржаўнай службе, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных часткамі чацвёртай і пятай гэтага артыкула. На час знаходжання суддзі суда агульной юрысдыкцыі ў сацыяльным водпуску на яго пасаду можа прыйзначацца суддзя, які знаходзіцца ў адстаўцы, або іншая асоба пры ўмове адпаведнасці яе патрабаванням, якія прад'яўляюцца да кандыдатаў на пасаду суддзі суда агульной юрысдыкцыі.

Суддзі, якія займаюць дзяржаўныя пасады, уключаныя ў кадравы реестр Кірауніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, дасягнулі гранічнага ўзросту знаходжання на дзяржаўнай службе, з іх згоды могуць быць пакінуты на дзяржаўнай службе ў парадку, устаноўленым Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Гранічны ўзрост знаходжання на дзяржаўнай службе суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – 70 гадоў, суддзяў іншых судоў агульной юрысдыкцыі – 65 гадоў.

Артыкул 82. Прысяга суддзі суда агульной юрысдыкцыі

Суддзя суда агульной юрысдыкцыі мае права ажыццяўляць правасуддзе толькі пасля прынясення прысягі.

Суддзя суда агульной юрысдыкцыі прыводзіцца да прысягі на працягу аднаго месяца з дня прыйзначэння на пасаду.

Суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прыводзяцца да прысягі Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Суддзі абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) прыносяць прысягу ў Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь у прысутнасці суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і старшынъ адпаведных судоў.

Суддзі раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў прыносяць прысягу ў адпаведным абласnym (Мінскім гарадскім) судзе ў прысутнасці старшыні і суддзяў абласнога (Мінскага гарадскога) суда, старшыні адпаведнага раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў.

На цырымонію прынясення прысягі суддзямі судоў агульнай юрысдыкцыі запрашаюцца прадстаўнікі Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў (яго намеснік), члены кваліфікацыйных калегій суддзяў, а таксама прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі і іншыя асобы.

Прысяга суддзі суда агульнай юрысдыкцыі прыносіцца ва ўрачыстай абстаноўцы перад Дзяржаўным флагам Рэспублікі Беларусь. Пачаткам цырымоніі прысягі з'яўляецца абвяшчэнне ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь:

аб прызначэнні на пасаду суддзі абласнога (Мінскага гарадскога) суда, эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) – Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (яго намеснікам);

аб прызначэнні на пасаду суддзі раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў – старшынёй абласнога (Мінскага гарадскога) суда.

Пасля абвяшчэння ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь суддзя, які прысягае, зачытвае тэкст прысягі, падрыхтаваны на спецыяльным бланку.

Суддзя суда агульнай юрысдыкцыі прыносіць прысягу наступнага зместу:

«Я, (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)), уступаючы на пасаду суддзі, урачыста клянуся перад народам Рэспублікі Беларусь годна і добрасумленна выконваць свае абавязкі, ажыццяўляць правасуддзе, падпарадкоўваючыся толькі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, быць бесстароннім і справядлівым, як кажа мне абавязак суддзі».

Пасля гэтага суддзёй падпісваецца акт аб прынясені прысягі, які захоўваецца ў яго асабовай справе.

Пасля прывядзення да прысягі суддзі ўручаема пасведчанне суддзі, мантая і іншыя прадметы з камплекта адзення, а таксама Кодэкс гонару суддзі Рэспублікі Беларусь. Апісанне, узор, парадак і нормы забеспячэння мантаямі і іншымі прадметамі з камплекта адзення зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або ўпаўнаважаным ім органам.

Суддзя суда агульнай юрысдыкцыі ў перыяд ажыццяўлення сваіх паўнамоцтваў прыводзіцца да прысягі адзін раз.

ГЛАВА 8 АТЭСТАЦЫЯ СУДДЗЯЎ. КВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ КЛАСЫ СУДДЗЯЎ

Артыкул 83. Задача атэстацыі суддзі

Задачай атэстацыі суддзі з'яўляецца аб'ектыўная ацэнка ўзроўню яго прафесійных ведаў, дзелавых якасцей і ўмення прымяняць іх пры ажыццяўленні правасуддзя.

Артыкул 84. Перыядычнасць атэстацыі суддзі

Атэстацыя падраздзяляецца на чарговую і нечарговую.

Чарговая атэстацыя праводзіцца:

пры прысваенні чарговага кваліфікацыйнага класа – не пазней за адзін месяц з дня сканчэння тэрміну знаходжання суддзі ў прысвоеным кваліфікацыйным класе;

у дачыненні да суддзяў, прызначаных на пасаду суддзі бестэрмінова, – перыядычна адзін раз на пяць гадоў не пазней за адзін месяц з дня сканчэння пяцігадовага тэрміну пасля папярэднай атэстацыі.

Нечарговая атэстацыя праводзіца:

пры прызначэнні суддзі на пасаду на новы тэрмін;

пры прызначэнні суддзі на пасаду старшыні, намесніка старшыні адпаведнага суда;

пры прызначэнні суддзі на пасаду суддзі ў вышэйстаячы суд;

пры датэрміновым прысваенні кваліфікацыйнага класа або паніжэнні ў кваліфікацыйным класе;

пры працяглым (больш за адзін год бесперапынна) невыкананні абавязкаў суддзі.

Пры наяўнасці падстаў для правядзення чарговай і нечарговай атэстацыі праводзіца чарговая атэстацыя.

Артыкул 85. Парадак правядзення атэстацыі суддзі

Атэстацыя праводзіца ў дачыненні да:

суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (акрамя Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь), старшынь, намеснікаў старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), суддзяў – членоў кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) – Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) (акрамя старшынъ, намеснікаў старшынъ, суддзяў – членоў кваліфікацыйных калегій суддзяў указаных судоў), старшынь, намеснікаў старшынъ і суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў – кваліфікацыйнымі калегіямі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) па прадстаўленні адпаведна старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

У дачыненні да Старшыні, намесніка Старшыні і суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, а таксама суддзяў, якія маюць вышэйшы кваліфікацыйны клас, атэстацыя не праводзіца.

На суддзю, які падлягае атэстацыі, не пазней чым за адзін месяц да яе правядзення старшынёй адпаведнага суда (вышэйстаячага суда – у выпадку атэстацыі старшыні суда) складаецца харектарыстыка, якая павінна ўтрымліваць поўную і аб'ектыўную ацэнку прафесійнай дзейнасці суддзі, яго дзелавых і маральных якасцей, узроўню прафесійных ведаў.

Артыкул 86. Заключэнні кваліфікацыйнай калегії суддзяў

У залежнасці ад узроўню прафесійных ведаў, стажу, вопыту працы суддзі, які атэствуецца, і зйманай ім пасады кваліфікацыйная калегія суддзяў можа прыняць адно з наступных заключэнняў:

аб магчымасці прызначэння суддзі на пасаду на новы тэрмін;

аб магчымасці прызначэння суддзі на пасаду бестэрмінова;

аб магчымасці прызначэння суддзі на пасаду старшыні, намесніка старшыні адпаведнага суда;

аб магчымасці прызначэння суддзі на пасаду суддзі ў вышэйстаячы суд;

аб адпаведнасці суддзі зйманай пасадзе;

аб магчымасці прысваення суддзі чарговага кваліфікацыйнага класа;

аб магчымасці прысваення суддзі больш высокага кваліфікацыйнага класа;

аб пакіданні суддзі раней прысвоенага кваліфікацыйнага класа;
 аб наяўнасці падстаў для паніжэння суддзі ў кваліфікацыйным класе;
 аб адтэрміноўцы атэстациі на тэрмін не большы за шэсць месяцаў;
 аб неадпаведнасці суддзі займанай пасадзе з хадайніцтвам аб вызваленні яго ад пасады.

Кваліфікацыйная калегія суддзяў мае права таксама па выніках атэстациі хадайнічаць перад старшынёй адпаведнага суда аб заахвочванні суддзі, аб залічэнні яго ў рэзерв кадраў для прызначэння на вышэйстаячыя пасады.

Заключэнне аб ацэнцы дзейнасці суддзі прымаецца кваліфікацыйнай калегіяй суддзяў пры адсутнасці суддзі, які атэстуеца, і носіць рэкамендацыйны характар.

Па выніках атэстациі суддзі афармляецца атэстацийны ліст.

Копіі заключэння кваліфікацыйнай калегії суддзяў, атэстацийнага ліста і характеристыстыкі суддзі захоўваюцца ў яго асабовай справе.

Артыкул 87. Кваліфікацыйныя класы суддзяў

Для суддзяў судоў Рэспублікі Беларусь устанаўліваюцца вышэйшы, першы, другі, трэці, чацвёрты і пяты кваліфікацыйныя класы.

Кваліфікацыйныя класы прысвойваюцца:

вышэйшы кваліфікацыйны клас – Старшыні, намесніку Старшыні і суддзям Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

вышэйшы, першы і другі кваліфікацыйныя класы – намеснікам Старшыні і суддзям Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

першы, другі, трэці і чацвёрты кваліфікацыйныя класы – старшыням, намеснікам старшынь абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), раённых (гарадскіх) і спецыялізаваных судоў, а таксама суддзям абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

другі, трэці, чацвёрты і пяты кваліфікацыйныя класы – суддзям раённых (гарадскіх) і спецыялізаваных судоў.

Адначасова з прызначэннем на пасаду суддзям, якія ўпершыню прызначаюцца на пасаду суддзі раённага (гарадскога) і спецыялізаванага судоў, прысвойваецца пяты кваліфікацыйны клас, на пасаду суддзі эканамічнага суда вобласці (горада Мінска) – чацвёрты кваліфікацыйны клас. З улікам прафесійных якасцей можа быць прысвоены і больш высокі кваліфікацыйны клас у межах, вызначаных часткай другой гэтага артыкула, зыходзячы з вопыту і стажу папярэдніх працы ў якасці стажора суддзі, дзяржаўнага арбітра, сакратара судовага пасяджэння, пракурорскага работніка, супрацоўніка органаў унутраных спраў, Следчага камітета, работніка органаў фінансавых расследаванняў Камітета дзяржаўнага кантролю, іншага дзяржаўнага служачага.

Пры прызначэнні на пасаду суддзі асобы, якая мае клас дзяржаўнага служачага (чын, званне), ёй можа быць прысвоены больш высокі кваліфікацыйны клас суддзі, чым прадугледжана часткай другой гэтага артыкула, але не больш чым на два класы.

Пры паступленні асобы, якая мае кваліфікацыйны клас суддзі, на працу ў дзяржаўны орган на дзяржаўную пасаду ёй можа быць ва ўстаноўленым парадку прысвоены ў адпаведнасці з кваліфікацыйным класам больш высокі клас дзяржаўнага служачага, чым прадугледжаны па гэтай дзяржаўнай пасадзе, але не больш чым на два класы.

Артыкул 88. Тэрміны знаходжання ў кваліфікацыйным класе

Тэрміны знаходжання ў кваліфікацыйным класе ўстанаўліваюцца:

у пятym кваліфікацыйным класе – два гады;

у чацвёртым кваліфікацыйным класе – тры гады;

у трэцім кваліфікацыйным класе – чатыры гады.

Тэрмін знаходжання ў першым і другім кваліфікацыйных класах не ўстанаўліваецца.

Прысваенне чарговага кваліфікацыйнага класа праводзіцца, як правіла, пасля заканчэння ўстаноўленага тэрміну знаходжання ў папярэднім класе.

Высокакваліфіканому суддзі з улікам стажу і вопыту працы на пасадзе суддзі дапускаецца прысваенне кваліфікацыйнага класа незалежна ад прадугледжанага па зйманай пасадзе, а таксама без захавання паслядоўнасці і тэрміну знаходжання ў прысвоеным кваліфікацыйным класе, але не больш чым на адзін кваліфікацыйны клас вышэй за той, які прадугледжаны артыкулам 87 гэтага Кодэкса.

Артыкул 89. Парадак прысваення, паніжэння і пазбаўлення кваліфікацыйнага класа

Прысваенне кваліфікацыйнага класа, паніжэнне ў кваліфікацыйным класе і пазбаўленне кваліфікацыйнага класа суддзяў судоў агульнай юрысдыкцыі (акрамя Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь) праводзіцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Прадстаўленне ўносіцца Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку. Да прадстаўлення дадаецца заключэнне адпаведнай кваліфікацыйнай калегії суддзяў.

Прысваенне кваліфікацыйных класаў Старшыні, намесніку Старшыні і суддзям Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь праводзіцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пры прызначэнні (выбранні) іх на пасаду.

Артыкул 90. Іншыя пытанні атэстацыі суддзяў, прысваення і пазбаўлення кваліфікацыйнага класа

У выпадку прыняцця кваліфікацыйнай калегіі суддзяў заключэння аб пакіданні суддзі ў раней прысвоеным яму кваліфікацыйным класе паўторная атэстацыя праводзіцца не раней чым праз адзін год з дня прыняцця ўказанага заключэння.

За суддзей, якіі знаходзіцца ў адстаўцы, прысвоены яму кваліфікацыйны клас захоўваецца пажыццёва.

Суддзя можа быць пазбаўлены кваліфікацыйнага класа ў выпадку вызвалення яго ад пасады ў сувязі са здзяйсненнем ім учынку, які ганьбуе гонар і годнасць суддзі, або іншых дзеянняў, якія дыскрэдытаюць судовую ўладу, а таксама ў сувязі з уступленнем у сілу ўдачыненні да суддзі абвінаваўчага прыгавору.

ГЛАВА 9 ДЫСЦЫПЛІНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ СУДДЗЯЎ СУДОЎ АГУЛЬНАЙ ЮРЫСДИКЦЫИ

Артыкул 91. Падставы для прыцягнення суддзі да дысциплінарнай адказнасці

Суддзя можа быць прыцягнуты да дысциплінарнай адказнасці:

за парушэнне патрабаванняў заканадаўства пры ажыццяўленні правасуддзя;

за парушэнне Кодэкса гонару суддзі Рэспублікі Беларусь;

за невыкананне правіл унутранага працоўнага распарадку, учыненне іншай дысциплінарнай правіннасці.

Адмена або змяненне судовай пастановы не цягнуць за сабой адказнасці суддзі, які ўдзельнічаў у вынясенні ўказанай судовай пастановы, за выключэннем выпадку, калі ўстаноўлена наўмыснае вынясенне незаконнай судовай пастановы.

Артыкул 92. Меры дысцыплінарнага спагнання

Да суддзяў могуць прымяняцца наступныя меры дысцыплінарнага спагнання: пазбаўленне поўнасцю або часткова дадатковых выплат стымулюючага характару на тэрмін да 12 месяцаў;

зайвага;

вымова;

папярэджанне аб няпоўнай службовай адпаведнасці;

паніжэнне ў кваліфікацыйным класе на тэрмін да шасці месяцаў;

вызваленне ад пасады.

Пры прымяненні дысцыплінарнага спагнання ўлічваюцца характар парушэння і яго наступствы, цяжар правіннасці, асоба суддзі, ступень яго віны.

Артыкул 93. Тэрміны прымянення дысцыплінарных спагнанняў

Дысцыплінарнае спагнанне да суддзі можа быць прыменена не пазней за два месяцы з дня выяўлення дысцыплінарнай правіннасці без уліку часу хваробы суддзі і (або) знаходжання ў водпуску, але не пазней за шэсць месяцаў з дня яе ўчынення, а па выніках праверкі, праведзенай кампетэнтнымі органамі, – не пазней за два гады з дня ўчынення дысцыплінарнай правіннасці. Ва ўказаныя тэрміны не ўключаецца тэрмін вядзення па крымінальнай справе.

Калі на працягу аднаго года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання суддзя не будзе падвергнуты новаму дысцыплінарнаму спагнанию, ён лічыцца асобай, якая не мае дысцыплінарнага спагнання.

Па сканчэнні шасці месяцаў з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання па прадстаўленні асобы, якая ўзбудзіла дысцыплінарнае вядзенне, а таксама па ініцыятыве старшыні адпаведнага суда, які прымяніў дысцыплінарнае спагнанне, яно можа быць знята датэрмінова пры бездакорных паводзінах суддзі і добрасумленных адносінах яго да выканання сваіх абавязкаў.

Калі суддзя, які мае дысцыплінарнае спагнанне, будзе падвергнуты новому дысцыплінарнаму спагнанию, то тэрміны, прадугледжаныя часткамі другой і трэцяй гэтага артыкула, пачынаюць ісці з дня прымянення апошняга дысцыплінарнага спагнання.

Артыкул 94. Органы, якія ажыццяўляюць дысцыплінарнае вядзенне

Дысцыплінарнае вядзенне ў дачыненні да суддзяў судоў агульной юрысдыкцыі за ўчыненне імі дысцыплінарных правіннасцей ажыццяўляецца кваліфікацыйнымі калегіямі суддзяў.

Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе дысцыплінарнае вядзенне ў дачыненні да суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (акрамя Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь), старшынь, намеснікаў старшынь абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Кваліфікацыйныя калегії суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) ажыццяўляюць дысцыплінарнае вядзенне ў дачыненні да суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) (акрамя старшынь, намеснікаў старшынь, членаў кваліфікацыйных калегій суддзяў указаных судоў), старшынь, намеснікаў старшынь і суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў.

Артыкул 95. Права ўзбуджэння дысцыплінарнага вядзення

Права ўзбуджэння дысцыплінарнага вядзення належыць:

Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да ўсіх суддзяў;

Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да ўсіх суддзяў судоў агульной юрысдыкцыі;

старшыням абласных (Мінскага гарадскога) судоў – у дачыненні да суддзяў адпаведных абласных (Мінскага гарадскога), раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў;

старшыням эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) – у дачыненні да суддзяў адпаведных эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Артыкул 96. Парадак падрыхтоўкі да разгляду спраў аб дысцыплінарнай адказнасці

Асоба, якая ўзбуджае дысцыплінаре вядзенне, папярэдне правярае звесткі аб дысцыплінарнай правіннасці суддзі, у дачыненні да якога дысцыплінаре вядзенне ўзбуджаецца, шляхам атрымання ад яго і іншых асоб пісьмовых тлумачэнняў, выпатрабавання для азнаямлення судовых спраў і іншых неабходных матэрыялаў. Пры гэтым суддзя мае права прадставіць дадатковыя тлумачэнні або заявіць хадайніцтва аб правядзенні дадатковай праверкі. Адмова ў задавальненні хадайніцтва паведамляеца ў пісьмовай форме. Адмова суддзі ад дачы пісьмовага тлумачэння не з'яўляеца перашкодай да ўзбуджэння дысцыплінарнага вядзення.

Аб узбуджэнні дысцыплінарнага вядзення Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь выдае распараджэнне, Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшыні абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) прымаюць пастановы.

У распараджэнні (пастанове) павінны быць указаны падставы для ўзбуджэння дысцыплінарнага вядзення.

Распараджэнне (пастанова) накіроўваецца з неабходнымі матэрыяламі ў адпаведную кваліфікацыйную калегію суддзяў.

Распараджэнне (пастанова) аб узбуджэнні дысцыплінарнага вядзення можа быць адкліканы асобай, якая ўзбудзіла яго, на любой стадіі ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення да прыняцця заключэння кваліфікацыйнай калегіі суддзяў.

Суддзя, у дачыненні да якога распараджэнне (пастанова) аб узбуджэнні дысцыплінарнага вядзення адклікаеца, мае права запатрабаваць ажыццяўлення кваліфікацыйнай калегіі суддзяў дысцыплінарнага вядзення.

Да пачатку ажыццяўлення кваліфікацыйнай калегіі суддзяў дысцыплінарнага вядзення пры неабходнасці праводзіцца дадатковая праверка падстаў для прысягнення суддзі да дысцыплінарнай адказнасці, правядзенне якой старшыня кваліфікацыйнай калегіі суддзяў даручае аднаму з членаў калегі.

У выпадку правядзення дадатковай праверкі падстаў для прысягнення суддзі да дысцыплінарнай адказнасці ход тэрмінаў, прадугледжаных артыкулам 93 гэтага Кодэкса, прыпыняеца.

Па падстаўленні старшыні кваліфікацыйнай калегії суддзяў у правядзенні праверкі могуць прымаць удзел работнікі апаратаў адпаведных судоў.

У неабходных выпадках выпатрабуюцца дадатковыя дакументы і матэрыялы.

Артыкул 97. Тэрміны і парадак ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення

Дысцыплінаре вядзенне ў дачыненні да суддзі павінна быць ажыццёўлена не пазней чым у месячны тэрмін з дня яго паступлення ў кваліфікацыйную калегію суддзяў без уліку часу правядзення дадатковай праверкі, прадугледжанай артыкулам 96 гэтага Кодэкса.

Удзел суддзі, у дачыненні да якога ўзбуджана дысцыплінарае вядзенне, пры ажыццяўленні дысцыплінарнага вядзення кваліфікацыйнай калегій суддзяў з'яўляеца абавязковым. Дысцыплінарае вядзенне можа быць ажыццёўлена пры адсутнасці суддзі ў выпадку яго паўторнай няяўкі ў кваліфікацыйную калегію суддзяў без уважлівых прычын.

У ажыццяўленні дысцыплінарнага вядзення ўдзельнічаюць службовая асона, якая ўзбудзіла дысцыплінарае вядзенне, або яе прадстаўнік. Пры ажыццяўленні дысцыплінарнага вядзення могуць прысутнічаць і іншыя суддзі.

Пасяджэнне кваліфікацыйнай калегії суддзяў афармляецца пратаколам. Па выніках ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення кваліфікацыйная калегія суддзяў прымае заключэнне ў дарадчым пакоі.

Кваліфікацыйная калегія суддзяў разглядае толькі акалічнасці, указаныя ў распараджэнні (пастанове) аб узбуджэнні дысцыплінарнага вядзення, і не мае права даваць заключэнне аб наяўнасці не указаных у распараджэнні (пастанове) правіннасцей.

Усе неадхільныя сумненні ў даказанасці учынення суддзей дысцыплінарнай правіннасці тлумачацца на карысць суддзі.

Артыкул 98. Заключэнне па выніках ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення

Кваліфікацыйная калегія суддзяў можа прыняць заключэнне, якое мае рэкамендацыйны характар, аб наяўнасці падстаў:

для прымянення дысцыплінарных спагнанняў, прадугледжаных часткай першай артыкула 92 гэтага Кодэкса;

для спынення дысцыплінарнага вядзення.

Матэрыялы ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення ў трохдзённы тэрмін накіроўваюцца кваліфікацыйнай калегій суддзяў з яе заключэннем для прыняція рашэння старшыні адпаведнага суда.

У выпадку прыняція заключэння аб наяўнасці падстаў для прымянення дысцыплінарных спагнанняў, прадугледжаных часткай першай артыкула 92 гэтага Кодэкса, адпаведная кваліфікацыйная калегія суддзяў накіроўвае яго разам з матэрыяламі ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення асобам, упаўнаважаным уносіць адпаведнае прадстаўленне Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь у парадку, устаноўленым гэтым Кодэкsem.

Заключэнне па выніках ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення прымаецца большасцю галасоў членаў кваліфікацыйнай калегії суддзяў, якія ўдзельнічалі ў ажыццяўленні дысцыплінарнага вядзення, выкладаеца ў пісьмовай форме і падпісваецца старшынствуючым і членамі кваліфікацыйнай калегії суддзяў.

Старшынствуючы або член кваліфікацыйнай калегії суддзяў, які мае асаблівае меркаванне, маюць права выказаць яго ў пісьмовай форме. Асаблівае меркаванне дадаецца да матэрыялаў ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення.

Заключэнне па выніках ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення ў дачыненні да суддзі абвяшчаецца на пасяджэнні кваліфікацыйнай калегії суддзяў.

У заключэнні па выніках ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення павінны быць указаны найменне кваліфікацыйнай калегії суддзяў, яе склад; месца і час ажыццяўлення дысцыплінарнага вядзення; пасада, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) суддзі, у дачыненні да якога ажыццяўляецца дысцыплінарае вядзенне; пасада, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) асобы, якая ўзбудзіла дысцыплінарае вядзенне; акалічнасці дысцыплінарнага вядзення, тлумачэнні суддзі і даныя аб яго асобе; матывы прыняція заключэння.

Артыкул 99. Рашэнні па выніках разгляду спраў аб дысцыплінарнай адказнасці суддзяў

Рашэнні па выніках разгляду спраў аб дысцыплінарнай адказнасці суддзяў прымаюцца:

старшынямі абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) – у дачыненні да намеснікаў старшынь і суддзяў гэтых судоў, а таксама старшынь, намеснікаў старшынь і суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў;

Старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынь абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Па выніках разгляду спраў аб дысцыплінарнай адказнасці суддзяў старшыні судоў прымаюць адно з наступных рашэнняў:

аб прымяненні дысцыплінарных спагнанняў, прадугледжаных абзацамі другім – пятім часткі першай артыкула 92 гэтага Кодэкса;

аб спыненні дысцыплінарнага вядзення.

Рашэнні або прымяненні дысцыплінарных спагнанняў, прадугледжаных абзацамі шостым і сёмым часткі першай артыкула 92 гэтага Кодэкса, прымаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Копіі рашэння па справе або дысцыплінарнай адказнасці ў трохдзённы тэрмін з моманту яго прыняцця накіроўваюцца суддзі, у дачыненні да якога прынята ўказанае рашэнне, асобе, якая ўзбудзіла дысцыплінарнае вядзенне, а ў дачыненні да суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і ў Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Копія рашэння далучаецца да асабовай справы суддзі.

Артыкул 100. Падставы для спынення дысцыплінарнага вядзення

Дысцыплінарнае вядзенне спыняецца:

пры адсутнасці падстаў для прыцягнення суддзі да дысцыплінарнай адказнасці;

у выпадку сканчэння тэрмінаў прыцягнення да дысцыплінарнай адказнасці, прадугледжаных часткай першай артыкула 93 гэтага Кодэкса;

пры немэтазгоднасці прымянення дысцыплінарнага спагнання ў выпадку, калі ёсць магчымасць абмежавацца разглядам дысцыплінарнага вядзення на пасяджэнні адпаведнай кваліфікацыйнай калегії суддзяў.

Артыкул 101. Абскарджанне рашэнняў або прымянення дысцыплінарных спагнанняў

Рашэнні, прынятая старшынямі абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) па выніках разгляду спраў або дысцыплінарнай адказнасці суддзяў, могуць быць абскарджаны суддзямі, у дачыненні да якіх яны прыняты, а таксама асобамі, якія ўзбудзілі дысцыплінарнае вядзенне, Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Рашэнні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прынятая па выніках разгляду спраў або дысцыплінарнай адказнасці суддзяў, могуць быць абскарджаны ў Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 102. Асаблівасці прымянення дысцыплінарных спагнанняў Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь

Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пры наяўнасці падстаў і ў межах тэрмінаў прымянення дысцыплінарных спагнанняў, прадугледжаных гэтым Кодэкsem, суддзя можа

быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці без узбуджэння дысцыплінарнага вядзення. Пры гэтым суддзя можа даваць тлумачэнні наконт учыненай ім дысцыплінарнай правіннасці.

ГЛАВА 10 ДЫСЦЫПЛІНАРНАЯ АДКАЗНАСЦЬ СУДДЗЯЎ КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 103. Падставы для прыцягнення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці

Суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь можа быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці:

- за парушэнне патрабаванняў заканадаўства пры ажыццяўленні правасуддзя;
- за парушэнне Кодэкса гонару суддзі Рэспублікі Беларусь;
- за невыкананне правіл унутранага працоўнага распарадку, учыненне іншай дысцыплінарнай правіннасці.

Артыкул 104. Меры дысцыплінарнага спагнання, якія могуць прымняцца да суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Да суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь могуць прымняцца наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

- папярэджанне;
- вызваленне ад пасады.

Пры прымяненні дысцыплінарнага спагнання ўлічваюцца харктар парушэння і яго наступствы, цяжар правіннасці, асоба суддзі, ступень яго віны.

Артыкул 105. Тэрміны прымянення дысцыплінарных спагнанняў у дачыненні да суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь

Дысцыплінарнае спагнанне да суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь можа быць прыменена не пазней за два месяцы з дня выяўлення дысцыплінарнай правіннасці без уліку часу хваробы суддзі і (або) знаходжання ў водпуску, але не пазней за шэсць месяцаў з дня яе учынення, а па выніках праверкі, праведзенай кампетэнтнымі органамі, – не пазней за два гады з дня учынення дысцыплінарнай правіннасці. Ва ўказаныя тэрміны не ўключаецца тэрмін вядзення па крымінальной справе.

Калі на працягу аднаго года з дня прымянення дысцыплінарнага спагнання суддзя Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь не будзе падвергнуты новаму дысцыплінарнаму спагнанию, ён лічыцца асобай, якая не мае дысцыплінарнага спагнання.

Артыкул 106. Парадак прыцягнення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці

Да разгляду Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь пытання аб прыцягненні суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці Старшынёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь ствараецца камісія з ліку суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь для правядзення службовага расследавання.

Камісія выпатрабуе ў суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, у дачыненні да якога ўзнікла пытанне аб прыцягненні яго да дысцыплінарнай адказнасці, пісьмовае або вуснае тлумачэнне, а таксама дакументы, якія адносяцца да справы, прымае іншыя меры па ўстанаўленні наяўнасці або адсутнасці падстаў для прыцягнення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці і ва

ўстаноўлены Старшынёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь тэрмін рыхтуе і прадстаўляе адпаведнае заключэнне.

Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь склікае пасяджэнне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь па пытанні аб прыцягненні суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці неадкладна пасля атрымання заключэння, прадстаўленага камісіяй.

Па выніках разгляду пытання аб прыцягненні суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь прыме рашэнне:

аб вынясенні суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь папярэджання;

аб наяўнасці падстаў для вызвалення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь ад пасады і ўнясенні Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь прадстаўлення аб спыненні паўнамоцтваў суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

аб адсутнасці падстаў для прыцягнення суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці.

Рашэнне Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь па пытанні аб прыцягненні суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь да дысцыплінарнай адказнасці павінна быць прынята не пазней чым за два месяцы з дня стварэння Старшынёй Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь камісіі для правядзення службовага расследавання.

ГЛАВА 11 ПРЫПЫНЕННЕ, АДНАЎЛЕННЕ І СПЫНЕННЕ ПАЎНАМОЦТВАЎ СУДДЗІ

Артыкул 107. Прыйненне і аднаўленне паўнамоцтваў суддзі

Паўнамоцтвы суддзі прыйніяюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку ўзбуджэння крымінальнай справы ў дачыненні да суддзі, прыцягнення яго ў якасці падазраванага або адвінавачванага па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама яго затрымання і іншага пазбаўлення асабістай свабоды – да ўступлення ў законную сілу прыгавору, пастановы аб прымяненні ў дачыненні да суддзі прымусовых мер бяспекі і лячэння або пастановы аб спыненні крымінальнай справы.

Паўнамоцтвы суддзі аднаўляюцца па рашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі адпалі падставы для прыйнення паўнамоцтваў суддзі, прадугледжаныя часткай першай гэтага артыкула.

Артыкул 108. Спыненне паўнамоцтваў суддзі

Паўнамоцтвы суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь могуць быць спынены ў выпадку:

адстаўкі;

падачы ім заявы аб вызваленіі ад пасады па ўласным жаданні;

дасягнення гранічнага ўзросту знаходжання на пасадзе суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

сканчэння тэрміну яго паўнамоцтваў;

адмовы ад прынясенні прысягі;

спынення грамадзянства Рэспублікі Беларусь з прычыны выхаду з грамадзянства або яго страты;

прывілеі (выбранні) на іншую пасаду або пераводу на іншую працу;

займання дзейнасцю, не сумяшчальнаі з пасадай суддзі, незахавання аблежаванняў, звязаных з дзяржаўнай службай;

аднаразовага грубага парушэння службовых абавязкаў, якое прызнаеца такім у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, учынення правіннасці, не сумяшчальнай са знаходжаннем на дзяржаўной службе;

уступлення ў законную сілу абвінаваўчага прыгавору;

уступлення ў законную сілу рашэння суда аб прызнанні суддзі абмежавана дзеяздольным або недзеяздольным;

прызнання суддзі не здольным па стане здароўя выконваць абавязкі суддзі (пры наяўнасці медыцынскага заключэння);

смерці суддзі, аб'яўлення яго памерлым або прызнання адсутным без вестак рашэннем суда, якое ўступіла ў законную сілу, – без прыніцця спецыяльнага рашэння.

Спynенне паўнамоцтваў Старшыні і суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь ажыццяўляеца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, у тым ліку на падставе асабістай пісьмовай заявы суддзі аб адстаўцы або аб вызваленні ад пасады па ўласным жаданні, прадстаўлення Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь па падставах, прадугледжаных абзацамі дзяяўтым і дзясятым часткамі першай гэтага артыкула, або прадстаўлення Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь па іншых падставах, прадугледжаных часткай першай гэтага артыкула.

Аб спыненні паўнамоцтваў суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь паведамляе Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Паўнамоцтвы суддзі суда агульнай юрысдыкцыі могуць быць спынены ў выпадку:

адстаўкі;

падачы ім заявы аб вызваленні ад пасады па ўласным жаданні;

дасягнення гранічнага ўзросту знаходжання на дзяржаўной службе, за выключэннем выпадку, прадугледжанага часткай чацвёртай артыкула 81 гэтага Кодэкса;

сканчэння тэрміну яго паўнамоцтваў;

адмовы ад прынясення прысягі;

спынення грамадзянства Рэспублікі Беларусь з прычыны выхаду з грамадзянства або яго страты;

прызначэння (выборання) на іншую пасаду або пераводу на іншую працу;

займання дзейнасцю, не сумяшчальнай з пасадай суддзі, незахавання абмежаванняў, звязаных з дзяржаўной службай;

адмовы суддзі ад пераводу ў іншы суд у сувязі з ліквідацыяй суда або скарачэннем колькасці суддзяў;

сістэматычных дысцыплінарных парушэнняў (прыцягненне да дысцыплінарнай адказнасці больш за два разы на працягу аднаго года);

аднаразовага грубага парушэння службовых абавязкаў, якое прызнаеца такім у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі, учынення правіннасці, не сумяшчальнай са знаходжанем на дзяржаўной службе;

уступлення ў законную сілу абвінаваўчага прыгавору;

уступлення ў законную сілу рашэння суда аб прызнанні суддзі абмежавана дзеяздольным або недзеяздольным;

прызнання суддзі не здольным па стане здароўя выконваць абавязкі суддзі (пры наяўнасці медыцынскага заключэння);

смерці суддзі, аб'яўлення яго памерлым або прызнання адсутным без вестак рашэннем суда, якое ўступіла ў законную сілу, – без прыніцця спецыяльнага рашэння.

Спynенне паўнамоцтваў суддзяў судоў агульнай юрысдыкцыі (акрамя Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь) ажыццяўляеца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, у тым ліку па прадстаўленні Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Пры наяўнасці падстаў, прадугледжаных часткай чацвёртай гэтага артыкула, спыненне паўнамоцтваў Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ажыццяўляеца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Аб спыненні паўнамоцтваў Старшыні і

суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь паведамляе Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Працэдуру датэрміновага спынення паўнамоцтваў старшынь, намеснікаў старшынь і суддзяў судоў Рэспублікі Беларусь маюць права ініцыяваць службовыя асобы, упаўнаважаныя ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўзбуджаць дысцыплінарнае вядзенне.

Пры спыненні паўнамоцтваў старшынь і намеснікаў старшынь судоў у сувязі са сканчэннем тэрміну, на які яны былі прызначаны (выбраны), за імі захоўваюцца паўнамоцтвы суддзяў адпаведных судоў, калі тэрмін такіх паўнамоцтваў не скончыўся.

Паўнамоцтвы суддзі спыняюцца ў дзень уступлення ў сілу адпаведнага рашэння Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь або ў дзень, указаны ў гэтым рашэнні. Пры гэтым не дапускаецца спыненне паўнамоцтваў суддзі ў сувязі са сканчэннем тэрміну яго паўнамоцтваў, устаноўленага гэтым Кодэксам, або дасягненнем ім гранічнага ўзросту знаходжання на пасадзе суддзі да заканчэння разгляду па сутнасці справы, пачатай з удзелам гэтага суддзі. Выход на працу суддзі, які знаходзіўся ў сацыяльным водпуску, з'яўляецца падставай для спынення паўнамоцтваў суддзі, прызначанага на яго пасаду. Рашэнне аб спыненні паўнамоцтваў суддзі прымалася Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Рашэнне аб спыненні паўнамоцтваў суддзі можа быць абскарджана ў Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь на працягу аднаго месяца з дня ўступлення ў сілу адпаведнага рашэння Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У выпадку адмены адвінаваўчага прыгавору або пастановы суда аб прымяненні ў дачыненні да суддзі прымусовых мер бяспекі і лячэння, а таксама рашэння суда аб прызнанні суддзі абмежавана дзеяздольным або недзеяздольным ці аб аб'яўленні яго памерлым або аб прызнанні адсутным без вестак суддзя можа быць адноўлены на пасадзе суддзі Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 12 АДСТАЎКА СУДДЗІ

Артыкул 109. Адстаўка суддзі

Суддзя мае права на адстаўку ў парадку і на ўмовах, вызначаных заканадаўствам аб дзяржаўнай службе.

Артыкул 110. Правы і гарантыв суддзі, які выйшаў у адстаўку

За суддзёй, які выйшаў у адстаўку, захоўваюцца права ўдзелу ў дзейнасці органаў судзейскай супольнасці і іншыя гарантыві, прадугледжаныя гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Пры выходзе суддзі ў адстаўку ў яго службовым пасведчанні ставіцца штамп «У адстаўцы» і ўказваецца дата пачатку адстаўкі.

Артыкул 111. Спыненне адстаўкі суддзі

Адстаўка суддзі спыняецца ў выпадку спынення грамадзянства Рэспублікі Беларусь, наўмыснага парушэння заканадаўства або здзяйснення ганебнага ўчынку, не сумяшчальных з высокім званнем суддзі.

Адстаўка суддзі спыняецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Кваліфікацыйная калегія суддзяў па месцы ранейшай працы суддзі, які знаходзіцца ў адстаўцы, пры наяўнасці падстаў, прадугледжаных часткай першай артыкула, накіроўвае адпаведнае заключэнне асобам, упаўнаважаным уносіць прадстаўленне Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, для спынення адстаўкі суддзі.

Суддзя, адстаўка якога спынена, мае права абскардзіць гэта заключэнне ў парадку, устаноўленым гэтым Кодэксам для абскарджання заключэнняў кваліфікацыйных калегій суддзяў.

Адстаўка суддзі спыняеца таксама ў сувязі са смерцю суддзі або аб'яўленнем яго ваўстаноўленым парадку памерлым.

ГЛАВА 13 ДЗЯРЖАЎНАЯ АБАРОНА СУДДЗЯЎ І НАРОДНЫХ ЗАСЯДАЦЕЛЯЎ. МАТЭРЫЯЛЬНАЕ І САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ СУДДЗЯЎ

Артыкул 112. Дзяржаўная абарона суддзяў і народных засядацеляў

Суддзі і народныя засядацелі падлягаюць дзяржаўной абароне.

Дзяржаўная абарона суддзяў і народных засядацеляў ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

Артыкул 113. Абавязковае дзяржаўнае страхаванне суддзяў

Суддзі падлягаюць абавязковаму дзяржаўнаму страхаванню за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

Абавязковае дзяржаўнае страхаванне праводзіцца шляхам аднаразовых выплат у выглядзе страхавога забеспечэння ў выпадку:

гібелі (смерці) суддзі ў перыяд працы або пасля звольнення з пасады, якая наступіла з прычыны цялесных пашкоджанняў або іншага прычынення шкоды здароўю, атрыманых у сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў, – яго спадчыннікам у памеры 15-гадовай заработка платы суддзі;

причынення суддзі ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў калецтва або іншай шкоды здароўю, якія выключаюць далейшую магчымасць займацца прафесійнай дзейнасцю, – у памеры трохгадовой заработка платы суддзі;

причынення суддзі ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў цялесных пашкоджанняў або іншай шкоды здароўю, якія не выклікалі трывалай страты працаздольнасці і не выключылі далейшай магчымасці займацца прафесійнай дзейнасцю, – у памеры гадавой заработка платы суддзі.

У выпадку прычынення шкоды здароўю або гібелі членаў сям'і (утрыманцаў) суддзі ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў праводзяцца выплаты ў парадку і памерах, указанных у частцы другой гэтага артыкула.

Выплаты па кампенсацыі шкоды, прадугледжаныя часткамі другой і трэцяй гэтага артыкула, праводзяцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту з далейшым спагнаннем сум гэтых выплат з вінаватых асоб.

Шкода, прычыненая наўмысна стратай (гібеллю) або пашкоджаннем маёmacці, якая знаходзіцца ў валоданні, карыстанні або распараджэнні суддзі або членаў яго сям'і, у сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў, падлягае кампенсацыі ў поўным аб'ёме за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту з далейшым спагнаннем сум гэтай кампенсацыі з вінаватых асоб.

Артыкул 114. Матэрыяльнае і сацыяльнае забеспечэнне суддзяў

Пытанні заработка платы суддзяў, прадастаўлення ім працоўнага водпуску, гарантый у сувязі з ліквідацыяй суда, скарачэннем колькасці або штату, прадастаўлення арэнднага жылля, выплаты выхадной і іншых аднаразовых дапамог, пенсійнага забеспечэння, медыцынскага абслугоўвання і іншыя меры матэрыяльнага і сацыяльнага забеспечэння суддзяў рэгулююцца заканадаўчымі актамі.

Артыкул 115. Вызваленне ад воінскай службы

Суддзі ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку вызваляюцца ад прызыва на тэрміновую ваенню службу, службу ў рэзерве і прызыва на ваенныя і спецыяльныя зборы і іх праходжання.

Артыкул 116. Тэрміны, што залічваюцца ў стаж суддзі, які дае права на асобныя гарантыв забеспячэння суддзяў

У стаж суддзі, які вылічваецца для выплаты надбайкі за выслугу гадоў, вызначэння працягласці працоўнага водпуску ў адпаведнасці з заканадаўствам аб дзяржаўнай службе, уключаюцца:

стаж дзяржаўнай службы, у тым ліку стаж працы ў якасці суддзі, дзяржаўнага арбітра;

час працы ў якасці стажора суддзі;

час праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі на пасаду суддзі;

стаж працы па спецыяльнасці, неабходны для заняцця пасады суддзі.

ГЛАВА 14 НАРОДНЫ ЗАСЯДАЦЕЛЬ

Артыкул 117. Патрабаванні, якія прад'яўляюцца да народных засядацеляў

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права ўдзельнічаць у дзейнасці суда па ажыццяўленні правасуддзя ў якасці народных засядацеляў у парадку і выпадках, устаноўленых гэтым Кодэксам і іншымі заканадаўчымі актамі.

Народнымі засядацелямі могуць быць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 25-гадовага ўзросту, валодаюць беларускай і рускай мовамі.

Народнымі засядацелямі не могуць быць:

асобы, у дачыненні да якіх маецца абвінаваўчы прыгавор суда, што ўступіў у законную сілу;

асобы, прызнаныя абмежавана дзеяздольнымі або недзеяздольнымі рашэннем суда, што ўступіла ў законную сілу;

асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў псіханеўралагічным і (або) наркалагічным дыспансерах;

дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, кіруючыя работнікі дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, пасады якіх уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, суддзі, пракурорскія работнікі, работнікі судоў, супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі, унутраных спраў, Следчага камітэта, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз, работнікі органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага контролю, натарыусы, адвакаты, а таксама асобы, якія займаюць выбарныя пасады ў органах мясцовага кіравання і самакіравання;

свяшчэннаслужыцелі.

Артыкул 118. Парадак фарміравання і зацвярджэння спісаў народных засядацеляў

Колькасць народных засядацеляў устаноўліваецца ў наступных судносінах:

для раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў – не менш за 35 народных засядацеляў на аднаго суддзю;

для абласных (Мінскага гарадскога) судоў – не менш за 25 народных засядацеляў на аднаго суддзю;

для Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – не менш за дзесяць народных засядацеляў на аднаго суддзю.

Падбор кандыдатаў і складанне спісаў народных засядацеляў ажыццяўляюцца тэрмінам на пяць гадоў адпаведным раённым (гарадскім), абласным (Мінскім гарадскім) выкананым камітэтам (далей, калі не ўказаны іншае, – выкананым камітэт), а падбор кандыдатаў і складанне спісаў народных засядацеляў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – Мінскім гарадскім выкананым камітэтам.

Папярэдні адбор кандыдатаў у народныя засядацелі ажыццяўляецца выкананым камітэтам у парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, з асоб:

прапанаваных працоўнымі калектывамі і грамадскімі аб'яднаннямі;

вызначаных шляхам выпадковай выбаркі са спісаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія маюць права ўдзельнічаць у выбарах, рэферэндуме, галасаванні або адкліканні дэпутата.

Уключэнне грамадзян Рэспублікі Беларусь у спісы народных засядацеляў праводзіцца з іх згоды.

Пасля папярэдняга адбору кандыдатаў у народныя засядацелі выкананы камітэт:

запытвае і атрымлівае ва ўстаноўленым парадку на бязвыплатнай аснове ад дзяржаўных органаў і іншых арганізацый без пісьмовай згоды грамадзян звесткі з інфармацыйных сістэм, якія ўтрымліваюць персанальныя даныя, даныя або родзе заняткаў і іншыя звесткі або кандыдатах у народныя засядацелі, па пісьмовым запыце або на падставе пагаднення або прадстаўленні персанальных даных, заключанага з уласнікам (уладальнікам) інфармацыйнага рэсурсу (сістэмы);

высвятляе наяўнасць акалічнасцей, прадугледжаных часткай трэцяй артыкула 117 гэтага Кодэкса, і запрошвае згоду асоб, якія адпавядаюць патрабаванням, што прад'яўляюцца да народных засядацеляў.

З ліку асоб, якія далі згоду на іх уключэнне ў спіс народных засядацеляў, выкананым камітэтам складаецца спіс народных засядацеляў у колькасці, якая перавышае ўказаную ў частцы першай гэтага артыкула ў два разы. Пры гэтым колькасць прадстаўнікоў працоўных калектываў і грамадскіх аб'яднанняў павінна складаць не менш за 30 працэнтаў ад агульнай колькасці народных засядацеляў, уключаных у адпаведны спіс.

Пры складанні спісаў народных засядацеляў указваюцца прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), пол, год нараджэння, месца жыхарства (месца знаходжання), род заняткаў народнага засядацеля.

Спісы народных засядацеляў накіроўваюцца для ўзгаднення:

раённага (гарадскога), спецыялізаванага судоў – у адпаведную пракуратуру раёна (города, раёна ў горадзе) і абласнью (Мінскую гарадскую) калегію адвакатаў;

абласнога (Мінскага гарадскога) суда – у адпаведную пракуратуру вобласці (города Мінска) і Рэспубліканскую калегію адвакатаў;

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – у Генеральную пракуратуру і Рэспубліканскую калегію адвакатаў.

Пры ўзгадненні адпаведная пракуратура, калегія адвакатаў мае права выключыць са спіса народных засядацеляў да 25 працэнтаў ад колькасці народных засядацеляў, уключаных у спіс.

Спісы народных засядацеляў зацвердждаюцца:

раённых (гарадскіх), спецыялізаваных, абласных (Мінскага гарадскога) судоў – адпаведнымі абласнімі (Мінскім гарадскім) Саветамі дэпутатаў;

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Зацверджаныя спісы народных засядацеляў павінны быць накіраваны ў адпаведныя суды не пазней чым за адзін месяц да сканчэння паўнамоцтваў народных засядацеляў, уключаных у папярэдняя спісы. Звесткі або народных засядацелях (з указаннем іх

прозвішча, уласнага імені, імені па бацьку (калі такое ёсць)) размяшчающа на інфармацыйных стэндах у будынку адпаведнага суда.

У выпадку калі паўнамоцтвы больш чым паловы народных засядацеляў, уключаных у адпаведны спіс, датэрмінова спынены, фарміруеца новы спіс народных засядацеляў у парадку, устаноўленым гэтым артыкулам.

Парарадак і тэрміны фарміравання спісаў народных засядацеляў устанаўліваюца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 119. Прысяга народных засядацеляў

Народныя засядацелі маюць права ажыццяўляць правасуддзе толькі пасля прынясення прысягі наступнага зместу:

«Я, (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)), урачыста клянуся перад народам Рэспублікі Беларусь годна і добрасумленна выконваць свае абавязкі, ажыццяўляць правасуддзе, падпарадкоўваючыся толькі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, быць бесстороннім і справядлівым, як загадваюць мне абавязак і маё сумленне».

Прысяга прыносіцца народнымі засядацелямі:

райённага (гарадскога), спецыялізаванага, абласнога (Мінскага гарадскога) судоў – на агульным сходзе народных засядацеляў адпаведнага суда ў прысутнасці старшыні і суддзяў гэтага суда;

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – на агульным сходзе народных засядацеляў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у прысутнасці Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Агульныя сходы народных засядацеляў, указаныя ў частцы другой гэтага артыкула, праводзяцца не пазней за адзін месяц пасля паступлення ў суд спісаў народных засядацеляў.

Акт аб прынясенні прысягі падпісваецца народным засядацелем і захоўваецца ў адпаведным судзе.

Народны засядацель у перыяд ажыццяўлення сваіх паўнамоцтваў прыносіць прысягу адзін раз.

Пасля прынясення прысягі народнаму засядацелю ўручаетца пасведчанне народнага засядацеля.

Пасведчанне народнага засядацеля падпісваецца:

райённага (гарадскога), спецыялізаванага, абласнога (Мінскага гарадскога) судоў – старшынёй адпаведнага абласнога (Мінскага гарадскога) Савета дэпутатаў;

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – старшынёй Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў.

Артыкул 120. Прыцягненне народных засядацеляў да ўдзелу ў разглядзе спраў у судзе

Прыцягненне народных засядацеляў да ўдзелу ў разглядзе канкрэтнай справы праводзіцца адпаведным судом згодна з чарговасцю са спіса народных засядацеляў гэтага суда ў парадку, які ўстанаўліваецца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Суд інфармуе народных засядацеляў аб прыцягненні да разгляду канкрэтнай справы і высвятляе наяўнасць акалічнасцей, прадугледжаных часткай трэцяй артыкула 117 і часткай першай артыкула 121 гэтага Кодэкса. Аб наяўнасці або адсутнасці ўказанных акалічнасцей народныя засядацелі інфармуюць суд шляхам прадстаўлення пісьмовай заявы.

Пры наяўнасці ў народнага засядацеля акалічнасцей, прадугледжаных часткай трэцяй артыкула 117 і часткай першай артыкула 121 гэтага Кодэкса, суд вызывае народнага засядацеля ад выканання абавязкаў па канкрэтнай справе і праводзіць дадатковы адбор народнага засядацеля па правілах, прадугледжаных гэтым артыкулам.

Народны засядацель прыцягваецца да выканання сваіх абавязкаў на тэрмін не большы за 21 дзень на год, а ў выпадку, калі час разгляду канкрэтнай справы перавышае ўказаны тэрмін, – на тэрмін разгляду гэтай справы. Дзень, у які народны засядацель прыцягваецца да выканання сваіх абавязкаў, падлягае ўключэнню ў названы тэрмін незалежна ад фактычнага часу ўдзелу народнага засядацеля ў разглядзе спраў у гэты дзень.

Улік часу ўдзелу народных засядацеляў у разглядзе спраў у судзе і контроль за захававаннем тэрмінаў, прадугледжаных часткай чацвёртай гэтага артыкула, ажыццяўляюцца адпаведным судом у парадку, які ўстанаўліваецца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Парушэнне прадугледжанага гэтым артыкулом парадку прыцягнення народных засядацеляў да ўдзелу ў разглядзе канкрэтнай справы з'яўляецца падставай для прызнання складу суда незаконным.

Суддзя, які разглядае канкрэтную справу, растлумачвае прыцягнутым да ўдзелу ў разглядзе справы народным засядацелям іх правы і абавязкі, парадак судовага разбору з улікам асаблівасцей разглядаемай справы.

Артыкул 121. Вызваленне народнага засядацеля ад выканання абавязкаў па канкрэтнай справе

Суддзя можа вызваліць народнага засядацеля ад выканання абавязкаў па канкрэтнай справе на падставе пісьмовай заявы народнага засядацеля, калі ён:

дасягнуў 70-гадовага ўзросту;

знаходзіцца ў сацыяльным водпуску, дадзеным у адпаведнасці з заканадаўствам;

у адпаведнасці са сваімі перакананнямі або веравызнаннем лічыцца для сябе немагчымым удзел у ажыццяўленні правасуддзя;

мае іншыя ўважлівыя прычыны.

Народны засядацель вызваляецца ад выканання абавязкаў суддзі па канкрэтнай справе ў выпадках, устаноўленых часткай першай гэтага артыкула, да вынясення суддзей рашэння аб стварэнні складу суда з удзелам народных засядацеляў.

Артыкул 122. Гарантыі і кампенсацыі на час выканання абавязкаў народных засядацеляў

На час выканання абавязкаў народных засядацеляў у рабочы час работнікам гарантуюцца захаванне месца працы (пасады служачага, прафесіі рабочага) і сярэдняга заробку.

Непрацуючым народным засядацелям, у тым ліку пенсіянерам, за выкананне абавязкаў у судзе праводзяцца выплаты ў памеры сярэдняга заробку для мясцовасці (раёна, горада) па месцы знаходжання суда.

У выпадку выезду народных засядацеляў для выканання абавязкаў у судзе ў іншай мясцовасці па-за пастаянным месцам жыхарства ім таксама прадастаўляюцца гарантый і кампенсацыі, прадугледжаныя заканадаўствам пры службовых камандзіроўках.

Выплаты народным засядацелям, прадугледжаныя гэтым артыкулом, праводзяцца судом, які разглядае справу, за кошт сродкаў, што выдзяляюцца на гэтыя мэты з рэспубліканскага бюджetu.

Артыкул 123. Гарантыі, звязаныя з выкананнем абавязкаў народных засядацеляў

Звольненне народных засядацеляў з асноўнай працы па ініцыятыве найманальніка, за выключэннем выпадкаў учынення народным засядацелем вінаватых дзеянняў (бяздзейнасці), дапускаеца пры захаванні агульнага парадку, прадугледжанага

заканадаўствам аб працы, і толькі са згоды органа (службовай асобы), якая зацвердзіла спісы народных засядацеляў.

Артыкул 124. Спыненне паўнамоцтваў народных засядацеляў

Паўнамоцтвы народнага засядацеля спыняюцца па сканчэнні тэрміну, на які быў зацверджаны адпаведны спіс народных засядацеляў. Справа, пачатая з удзелам народнага засядацеля, павінна быць закончана з яго ўдзелам і па сканчэнні тэрміну яго паўнамоцтваў, за выключэннем выпадкаў, устаноўленых часткай другой гэтага артыкула.

Орган (службовая асoba), які зацвердзіў адпаведны спіс народных засядацеляў, спыняе паўнамоцтвы народнага засядацеля ў выпадку наўмыснага парушэння ім заканадаўства або здзяйснення ганебнага ўчынку, не сумяшчальных з высокім званнем народнага засядацеля, а таксама пры наяўнасці акаўнічнасцей, прадугледжаных часткай трэцяй артыкула 117 гэтага Кодэкса.

РАЗДЗЕЛ IV ОРГАНЫ СУДЗЕЙСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

ГЛАВА 15 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ АБ ОРГАНАХ СУДЗЕЙСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

Артыкул 125. Судзейская супольнасць

Судзейскую супольнасць Рэспублікі Беларусь складаюць суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрысдыкцыі, а таксама суддзі, якія знаходзяцца ў адстаўцы.

Артыкул 126. Суддзя як член судзейскай супольнасці

Суддзя (суддзя, які знаходзіцца ў адстаўцы) выступае як член судзейскай супольнасці і застаецца такім да самага спынення яго паўнамоцтваў (спынення адстаўкі) па падставах, прадугледжаных гэтым Кодэксам.

Прыналежнасць суддзі да судзейской супольнасці вызначаецца фактам надзялення яго паўнамоцтвамі суддзі і не патрабуе якога-небудзь іншага пацвярджэння.

Артыкул 127. Органы судзейской супольнасці

Органы судзейской супольнасці фарміруюцца ў адпаведнасці з гэтым Кодэксам з мэтамі ўмацавання судовай сістэмы, забеспячэння самастойнасці і незалежнасці судовай улады.

Органамі судзейской супольнасці з'яўляюцца:

з’езд суддзяў Рэспублікі Беларусь;

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў;

Рэспубліканскі савет суддзяў;

канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гародскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь; кваліфікацыйныя калегії суддзяў абласных (Мінскага гародскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Артыкул 128. Асноўныя задачы органаў судзейской супольнасці

Асноўнымі задачамі органаў судзейской супольнасці з’яўляюцца:
падтрыманне аўтарытэту судовай улады;

забеспячэнне выканання суддзямі ў іх прафесійнай дзейнасці і асабістых паводзінах патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да іх Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства і Кодэксаам гонару суддзі Рэспублікі Беларусь;

абарона правоў і законных інтарэсаў суддзяў;

садзейнічанне рэалізацыі гарантый незалежнасці і недатыкальнасці суддзяў;
удасканальванне судовай сістэмы і судаводства.

Артыкул 129. Прынцыпы арганізацыі і дзейнасці органаў судзейскай супольнасці

Органы судзейскай супольнасці ажыццяўляюць сваю дзейнасць калегіяльна, публічна, пры няўхільным прытрымліванні прынцыпу незалежнасці суддзяў. Пры неабходнасці можа быць праведзена закрытае пасяджэнне органа судзейскай супольнасці.

Рэспубліканскі савет суддзяў, кваліфікацыйныя калегіі суддзяў ствараюцца на аснове выбарнасці, змянільнасці і падсправаздачнасці перад органамі, якія іх абраюць. Падсправаздачнасць кваліфікацыйных калегій суддзяў не распаўсюджваецца на прыняцце імі рашэнняў (заключэнняў) па канкрэтных матэрыялах.

Артыкул 130. Тэрмін паўнамоцтваў органаў судзейскай супольнасці

Рэспубліканскі савет суддзяў выбіраецца тэрмінам на пяць гадоў. Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (города Мінска) выбіраюцца тэрмінам на чатыры гады.

Датэрміновае спыненне паўнамоцтваў выбарных органаў судзейскай супольнасці не дапускаецца, за выключэннем выпадкаў, калі такое рашэнне прымуць з'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь (Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў) у дачыненні да Рэспубліканскага савета суддзяў або канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (города Мінска) у дачыненні да выбранных імі кваліфікацыйных калегій суддзяў, а таксама Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь у дачыненні да Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 131. Рэгламент органа судзейскай супольнасці

Правілы падрыхтоўкі, парадак правядзення пасяджэнняў органа судзейскай супольнасці, прыняцця і афармлення яго рашэнняў, кантролю за іх выкананнем, іншыя пытанні арганізацыі яго працы вызначаюцца рэгламентам адпаведнага органа судзейскай супольнасці.

Рэгламент з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь вызначаецца з'ездам па пропанове прэзідыума з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь.

Рэгламент Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў прымаецца і змяняецца Рэспубліканскай канферэнцыяй суддзяў.

Рэгламент Рэспубліканскага савета суддзяў прымаецца і змяняецца Рэспубліканскім саветам суддзяў.

Рэгламент Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь прымаецца і змяняецца Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіяй суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Рэгламенты кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (города Мінска) прымаюцца і змяняюцца адпаведнымі кваліфікацыйнымі калегіямі суддзяў.

Артыкул 132. Звароты органаў судзейскай супольнасці

Рэспубліканскі савет суддзяў, кваліфікацыйныя калегіі суддзяў маюць права звяртацца да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і службовых асоб па пытаннях, якія адносяцца да іх кампетэнцыі.

Звароты Рэспубліканскага савета суддзяў, кваліфікацыйных калегій суддзяў да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і службовых асоб падлягаюць разгляду ў месячны тэрмін.

Артыкул 133. Узаемнае інфармаванне органаў судзейскай супольнасці

Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (города Мінска) перыядычна абменьваюцца інфармацыяй аб сваёй дзейнасці.

Рэспубліканскі савет суддзяў накіроўвае ў кваліфікацыйныя калегіі суддзяў інфармацыю аб сваёй працы.

Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (города Мінска) інфармуюць аб сваёй дзейнасці Рэспубліканскі савет суддзяў, Вышэйшую кваліфікацыйную калегію суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 134. Друкаваныя выданні органаў судзейскай супольнасці

Органы судзейскай супольнасці маюць права засноўваць друкаваныя выданні ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

ГЛАВА 16

З'ЕЗД СУДДЗЯЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 135. З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь як найвышэйшы орган судзейскай супольнасці

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь – найвышэйшы орган судзейскай супольнасці, які прадстаўляе інтэрэсы ўсёй судзейскай супольнасці.

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе свае паўнамоцтвы ў складзе суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрысдыкцыі, а таксама суддзяў, якія знаходзяцца ў адстаўцы.

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь склікаецца па ініцыятыве Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь або Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і (або) Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь для абмеркавання найбольш важных дзяржаўных задач, звязаных з ажыццяўленнем судовай улады.

Артыкул 136. Кампетэнцыя з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь:

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі актуальныя праблемы працы судоў, а таксама пытанні прававога, матэрыяльнага і сацыяльнага становішча суддзяў;

абмяркоўвае пытанні судовай практыкі і ўносіць суб'ектам права заканадаўчай ініцыятывы прапановы аб удасканальванні заканадаўчых актаў;

праводзіць абмеркаванне праектаў законаў і іншых нарматyўных прававых актаў, якія тычацца статусу суддзяў, арганізацыйнага, кадравага, матэрыяльна-тэхнічнага забеспеччэння дзейнасці судоў і іншых пытанняў іх дзейнасці;

выбірае Рэспубліканскі савет суддзяў;

заслухоўвае справаздачу старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў аб працы Рэспубліканскага савета суддзяў;

разглядае іншыя пытанні дзейнасці судовай сістэмы, за выключэннем пытанняў, аднесеных да кампетэнцыі кваліфікацыйных калегій суддзяў.

Артыкул 137. Парадак падрыхтоўкі з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь

Парадак дня з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь фарміруеца Рэспубліканскім саветам суддзяў і зацвярджаецца з'ездам.

У парадак чарговага пасяджэння з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь абавязкова ўключаюцца:

справаздача старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў аб працы Рэспубліканскага савета суддзяў;

выбары Рэспубліканскага савета суддзяў.

Для падрыхтоўкі і правядзення з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь Рэспубліканскі савет суддзяў стварае арганізацыйны камітэт, у які ўваходзяць члены Рэспубліканскага савета суддзяў, а пры неабходнасці – іншыя суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрисдыкцыі. Прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў у склад арганізацыйнага камітэта з іх згоды.

Узначальвае арганізацыйны камітэт па падрыхтоўцы і правядзенні з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў.

Каштарыс выдаткаў, неабходных для правядзення з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь, складаецца арганізацыйным камітэтам і зацвярджаецца Рэспубліканскім саветам суддзяў.

Артыкул 138. Рабочыя органы з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь

Праца з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца праз створаныя ім рабочыя органы – презідыйум, сакратарыят, рэдакцыйную, падліковую і іншыя камісіі, сфарміраваныя для выпрацоўкі праектаў і прыняцця рашэнняў па пытаннях, уключаных у парадак пасяджэння.

У склад рабочых органаў апрача суддзяў могуць уключыцца прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў, а таксама вучоныя-юрысты, запрошаныя для ўдзелу ў працы з'езда.

Артыкул 139. Парадак склікання з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь склікаецца Рэспубліканскім саветам суддзяў.

Рашэнне аб скліканні з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь прымалася, як правіла, не пазней чым за чатыры месяцы да яго правядзення.

Рэспубліканскі савет суддзяў абавязаны разгледзець зварот аб правядзенні з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь у месячны тэрмін і прыняць па ім рашэнне, якое з'яўляецца канчатковым.

Артыкул 140. Парадак правядзення з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь і прыняцця ім рашэнняў

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе свае паўнамоцтвы пры ўмове, што ў яго працы прымалася ўдзел не менш за дзве трэці ўсіх суддзяў Рэспублікі Беларусь.

Рашэнні з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь прымалася адкрытым галасаваннем. Па асобных пытаннях можа быць праведзена тайнае галасаванне. Рашэнне аб тайным галасаванні можа быць прынята большасцю галасоў прысутных на з'ездзе суддзяў Рэспублікі Беларусь.

Рашэнне з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала больш за палову прысутных на з'ездзе суддзяў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 141. Выкананне рашэнняў з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь

Рашэнні з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь, прынятая ў межах яго кампетэнцыі, з'яўляюцца абавязковымі для выканання ўсімі суддзямі і органамі судзейскай супольнасці.

Кантроль за выкананнем рашэнняў з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе Рэспубліканскі савет суддзяў.

З'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь, а таксама Рэспубліканскі савет суддзяў маюць права даручыць выкананне рашэнняў з'езда або асобных іх палажэнняў канкрэтным органам судзейскай супольнасці або стварыць для гэтага спецыяльныя камісіі.

ГЛАВА 17 РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ СУДДЗЯЎ

Артыкул 142. Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў з'яўляецца органам судзейскай супольнасці Рэспублікі Беларусь.

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў правамоцная ў перыяд паміж з'ездамі суддзяў Рэспублікі Беларусь прымаець рашэнні па пытаннях, якія адносяцца да яе кампетэнцыі.

Артыкул 143. Склад Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў

У склад Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў уваходзяць:

суддзі Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

суддзі іншых судоў агульнай юрысдыкцыі ў колькасці па 20 чалавек ад кожнай вобласці, горада Мінска, выбраныя адпаведнымі канферэнцыямі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

У склад Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў могуць выбірацца суддзі, якія знаходзяцца ў адстаўцы.

Артыкул 144. Кампетэнцыя Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў:

выбірае Рэспубліканскі савет суддзяў;

заслушоўвае справаздачу старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў аб працы Рэспубліканскага савета суддзяў;

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 145. Парадак склікання Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў склікаецца ў выпадку, калі да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў Рэспубліканскага савета суддзяў не скліканы з'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь, а таксама ў іншых выпадках, устаноўленых заканадаўчымі актамі.

Рашэнне аб скліканні Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў прымае Рэспубліканскі савет суддзяў або Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і (або) Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Рэспубліканскі савет суддзяў вызначае час і месца правядзення Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў, фарміруе парадак дня, праводзіць падрыхтоўчую працу для правядзення гэтай канферэнцыі.

Артыкул 146. Парадак правядзення Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў і прыняцця ёю рашэнняў

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў правамоцная пры ўдзеле ў яе працы не менш чым дзвюх трацей суддзяў, надзеленых правам уздзелу ў гэтай канферэнцыі.

Рашэнні Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў прымаюцца адкрытым галасаваннем.

Рашэнне Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала больш за палову ад агульной колькасці прысутных на гэтай канферэнцыі.

Артыкул 147. Выкананне рашэнняў Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў

Рашэнні Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў, прынятыя ў межах яе кампетэнцыі, з'яўляюцца абавязковымі для выканання ўсімі суддзямі, Рэспубліканскім саветам суддзяў, канферэнцыямі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Кантроль за выкананнем рашэнняў Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў ажыццяўляе Рэспубліканскі савет суддзяў.

Рэспубліканская канферэнцыя суддзяў мае права даручыць выкананне прынятых ёю рашэнняў або асобных іх палажэнняў канкрэтным органам судзейскай супольнасці або стварыць для гэтага спецыяльныя камісіі.

ГЛАВА 18 РЭСПУБЛІКАНСКІ САВЕТ СУДДЗЯЎ

Артыкул 148. Рэспубліканскі савет суддзяў

Рэспубліканскі савет суддзяў з'яўляецца органам судзейскай супольнасці, які ажыццяўляе ў перыяд паміж з'ездамі суддзяў Рэспублікі Беларусь і рэспубліканскімі канферэнцыямі суддзяў іх паўнамоцтвы, а таксама іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з гэтым Кодэкsem.

Рэспубліканскі савет суддзяў выбіраецца тэрмінам на пяць гадоў.

Паўнамоцтвы Рэспубліканскага савета суддзяў спыняюцца датэрмінова ў выпадку правядзення чарговага з'езда суддзяў Рэспублікі Беларусь або Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў.

Рэспубліканскі савет суддзяў падсправаздачны з'езду суддзяў Рэспублікі Беларусь і Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў.

Артыкул 149. Склад Рэспубліканскага савета суддзяў

Рэспубліканскі савет суддзяў выбіраецца з'ездам суддзяў Рэспублікі Беларусь або Рэспубліканскай канферэнцыяй суддзяў у колькасці 27 чалавек з ліку суддзяў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульной юрысдыкцыі, якія маюць стаж працы на пасадзе суддзі не меншы за тры гады.

У склад Рэспубліканскага савета суддзяў уваходзяць па пасадзе Старшыня Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Склад Рэспубліканскага савета суддзяў фарміруецца з улікам наступных нормаў прадстаўніцтва:

ад Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь – два чалавекі;

ад Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – чатыры чалавекі;

ад іншых судоў агульной юрысдыкцыі – па трох чалавекі ад кожнай вобласці, горада Мінска.

Вылучэнне кандыдатаў у склад Рэспубліканскага савета суддзяў ажыццяўляецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь, Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, канферэнцыямі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Артыкул 150. Кампетэнцыя Рэспубліканскага савета суддзяў

Рэспубліканскі савет суддзяў:

склікае з'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь;

склікае Рэспубліканскую канферэнцыю суддзяў у выпадку, калі да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў Рэспубліканскага савета суддзяў не скліканы з'езд суддзяў Рэспублікі Беларусь, а таксама ў іншых выпадках, устаноўленых заканадаўчымі актамі;

выбірае старшыню, намеснікаў старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў;

разглядае ў межах сваёй кампетэнцыі актуальныя праблемы арганізацынага, кадравага, матэрыяльна-тэхнічнага забеспечэння дзейнасці судоў, а таксама пытанні прававога, матэрыяльнага і сацыяльнага становішча суддзяў;

абмяркоўвае пытанні судовай практыкі і ўдасканальвання заканадаўства;

праводзіць абмеркаванне праектаў законаў, іншых прававых актаў, якія датычачыца судовага ладу, судаводства, дзейнасці судоў і статусу суддзяў;

разглядае праекты прававых актаў па пытаннях дзейнасці судовай сістэмы;

вывучае і распаўсюджвае станоўчыя вопыт працы органаў судзейскай супольнасці Рэспублікі Беларусь, распрацоўвае рэкамендацыі па ўдасканальванні іх дзейнасці;

мае права звязацца да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і службовых асоб па пытаннях, якія адносяцца да яго кампетэнцыі;

прадстаўляе інтэрэсы суддзяў у дзяржаўных органах, грамадскіх аб'яднаннях і міжнародных арганізацыях;

мае права звязацца ў суд з заявамі ў абарону гонару, годнасці і рэпутацыі суддзяў; ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Артыкул 151. Старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў і яго намеснікі

Старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў выбіраецца Рэспубліканскім саветам суддзяў па сумеснай прапанове Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь на тэрмін паўнамоцтваў Рэспубліканскага савета суддзяў. Намеснікі старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў выбіраюцца Рэспубліканскім саветам суддзяў па прапанове старшыні на тэрмін паўнамоцтваў Рэспубліканскага савета суддзяў.

Старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў у сваёй дзейнасці падсправаздачны Рэспубліканскому савету суддзяў.

Старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў:

склікае Рэспубліканскі савет суддзяў і кіруе яго працай у адпаведнасці з Рэгламентам Рэспубліканскага савета суддзяў;

прадстаўляе Рэспубліканскі савет суддзяў у дзяржаўных органах, грамадскіх аб'яднаннях і міжнародных арганізацыях;

робіць справаздачу перад з'ездам суддзяў Рэспублікі Беларусь (Рэспубліканскай канферэнцыяй суддзяў) аб працы Рэспубліканскага савета суддзяў.

Намеснікі старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў з'яўляюцца адначасова старшынямі адпаведных секцый Рэспубліканскага савета суддзяў, кіруюць іх працай, па даручэнні Рэспубліканскага савета суддзяў або яго старшыні прадстаўляюць Рэспубліканскі савет суддзяў у дзяржаўных органах, грамадскіх аб'яднаннях і міжнародных арганізацыях. Па даручэнні старшыні Рэспубліканскага савета суддзяў яго паўнамоцтвы ажыццяўляе адзін з намеснікаў.

Артыкул 152. Арганізацыйная структура і рабочыя органы Рэспубліканскага савета суддзяў

Рэспубліканскі савет суддзяў складаецца з секцый Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрысдыкцыі.

Рэспубліканскі савет суддзяў можа ствараць пастаянныя і часовыя камісіі, якія з'яўляюцца рабочымі органамі Рэспубліканскага савета суддзяў па асноўных напрамках яго дзейнасці. У склад камісій могуць уваходзіць суддзі, якія не з'яўляюцца членамі Рэспубліканскага савета суддзяў, а таксама прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў.

Праца Рэспубліканскага савета суддзяў праводзіцца ў секцыях і на пленарных пасяджэннях Рэспубліканскага савета суддзяў.

Падрыхтоўка пытанняў на разгляд Рэспубліканскага савета суддзяў ажыццяўляецца, як правіла, яго камісіямі.

Секцыямі Рэспубліканскага савета суддзяў могуць быць падрыхтаваны пытанні, якія датычачца дзейнасці Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, судоў агульнай юрысдыкцыі.

Для падрыхтоўкі асобных пытанняў Рэспубліканскім саветам суддзяў могуць стварацца іншыя рабочыя органы.

Артыкул 153. Парадак склікання і правядзення пасяджэння Рэспубліканскага савета суддзяў

Рэспубліканскі савет суддзяў склікаецца па меры неабходнасці, але не радзей за два разы на год.

Рашэнне аб скліканні Рэспубліканскага савета суддзяў прымае старшыня Рэспубліканскага савета суддзяў па ўласнай ініцыятыве або па ініцыятыве секцый Рэспубліканскага савета суддзяў.

Пасяджэнні Рэспубліканскага савета суддзяў правамоцныя пры наяўнасці большасці яго членай.

У пасяджэннях Рэспубліканскага савета суддзяў маюць права прымаць удзел Генеральны пракурор, прадстаўнік Рэспубліканскай калегіі адвакатаў.

Для ўдзелу ў пасяджэннях Рэспубліканскага савета суддзяў могуць запрашаны старшыні, намеснікі старшынъ і суддзі судоў Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый.

ГЛАВА 19 КАНФЕРЭНЦЫІ СУДДЗЯЎ АБЛАСНЫХ (МІНСКАГА ГАРАДСКОГА) СУДОЎ І ЭКАНАМІЧНЫХ СУДОЎ АБЛАСЦЕЙ (ГОРАДА МІНСКА)

Артыкул 154. Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)

Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) з'яўляюцца органамі судзейскай супольнасці Рэспублікі Беларусь.

У канферэнцыі суддзяў абласного суда і эканамічнага суда вобласці прымаюць удзел суддзі раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў адпаведнай вобласці і суддзі абласного суда і эканамічнага суда вобласці. У канферэнцыі суддзяў Мінскага гарадскога суда і эканамічнага суда горада Мінска прымаюць удзел суддзі раённых, спецыялізаваных судоў горада Мінска і суддзі Мінскага гарадскога суда і эканамічнага суда горада Мінска.

У гэтых канферэнцыях таксама прымаюць удзел суддзі адпаведных судоў, якія знаходзяцца ў адстайцы.

Артыкул 155. Кампетэнцыя канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)

Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска):

абміркоўваюць пытанні судовай практыкі і ўносяць суб'ектам права заканадаўчай ініцыятывы прапановы аб удасканальванні заканадаўчых актаў;

разглядаюць актуальныя праблемы дзейнасці судоў, а таксама пытанні прававога, матэрыяльнага і сацыяльнага становішча суддзяў;

заслушоўваюць старшину адпаведнай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў абласцей;

выбіраюць суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных, абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) для ўключэння іх у склад Рэспубліканскай канферэнцыі суддзяў;

прадстаўляюць з'езду суддзяў Рэспублікі Беларусь або Рэспубліканской канферэнцыі суддзяў прапановы па кандыдатурах у склад Рэспубліканскага савета суддзяў;

забяспечваюць выкананне даручэння Рэспубліканскага савета суддзяў;

выбіраюць адпаведныя кваліфікацыйныя калегіі суддзяў, старшины кваліфікацыйных калегій суддзяў і іх намеснікаў.

Артыкул 156. Парадак склікання канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)

Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) склікаюцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз на год.

Рашэнне абласці скліканні канферэнцыі суддзяў адпаведных судоў прымае кваліфікацыйная калегія суддзяў гэтых судоў. Кваліфікацыйная калегія суддзяў вызначае час і месца правядзення канферэнцыі, фарміруе парадак дня, праводзіць падрыхтоўчую працу для правядзення канферэнцыі.

Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) могуць склікацца таксама па ініцыятыве не менш чым дзвюх трацей суддзяў адпаведных судоў або Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 157. Парадак правядзення канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) і прыняцця імі рашэнняў

Канферэнцыі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) правамоцныя пры ўдзеле ў іх працы не менш чым дзвюх трацей суддзяў, надзеленых правам уздзелу ў адпаведнай канферэнцыі.

Рашэнне гэтых канферэнцый па любым пытанні лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала больш за палову ад агульнай колькасці прысутных.

У працы канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) маюць права прымаць уздел прадстаўнікі Рэспубліканскага савета суддзяў, Старшыня, намеснікі Старшыні і суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый.

Асобы, запрошаныя для ўдзелу ў працы гэтых канферэнцый, маюць права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў парадку дня і ўносіць прапановы па праектах рашэнняў.

Артыкул 158. Выкананне рашэнняў канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)

Рашэнні канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), прынятая ў межах іх кампетэнцыі, з'яўляюща абавязковымі для выканання суддзямі, якія ўваходзяць у склад удзельнікаў адпаведнай канферэнцыі.

У неабходных выпадках парадак выканання рашэнняў вызначаеца канферэнцыямі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Кантроль за выкананнем рашэнняў канферэнцый суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) ажыццяўляеца адпаведнымі кваліфікацыйнымі калегіямі суддзяў, створанымі ў парадку, устаноўленым гэтым Кодэксам.

ГЛАВА 20 КВАЛІФІКАЦЫЙНЫЯ КАЛЕГІ СУДДЗЯЎ

Артыкул 159. Мэты і задачы кваліфікацыйных калегій суддзяў

Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў ствараюцца з мэтай падтрымання высокіх стандартоў прафесійных і маральных якасцей суддзяў, замацаваных у Кодэксе гонару суддзі Рэспублікі Беларусь, узмацнення гарантый іх незалежнасці, павышэння адказнасці і дысцыпліны ў працы судоў і суддзяў і падтрымання высокага прэстыжу судзейскай працы.

Задачамі кваліфікацыйных калегій суддзяў з'яўляюцца:
 правядзенне атэстацыі суддзяў з улікам іх прафесійнага ўзроўню;
 ажыццяўленне дысцыплінарнага вядзення ў дачыненні да суддзяў;
 забеспячэнне выканання рашэнняў органаў судзейскай супольнасці;
 ажыццяўленне іншых паўнамоцтваў у адпаведнасці з гэтым Кодэксам.

Артыкул 160. Сістэма кваліфікацыйных калегій суддзяў

У Рэспубліцы Беларусь ствараюцца:

Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;
 кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Суддзя не можа з'яўляцца адначасова членам кваліфікацыйных калегій суддзяў розных узроўняў. Члены кваліфікацыйных калегій суддзяў не могуць уваходзіць у склад Рэспубліканскага савета суддзяў.

Артыкул 161. Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь выбіраецца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, вучоных-юрыстаў, іншых спецыялістаў у галіне права тэрмінам на чатыры гады ў колькасці 11 чалавек.

Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і яго намеснікі не могуць быць выбраны ў склад Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Суддзя лічыцца выбраным у склад Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, калі па выніках галасавання ён атрымаў больш за

палову галасоў суддзяў, якія прынялі ўдзел у пасяджэнні Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

У выпадку, калі колькасць кандыдатаў, якія атрымалі больш за палову галасоў, перавысіла ўстаноўлены гэтым артыкулам колькасны склад Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, выбранымі ліцацца суддзі, што атрымалі большую колькасць галасоў у парыўнанні з астатнімі.

Старшыня Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, яго намеснік выбіраюцца Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь з ліку яе членаў.

Выбранне членаў Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь замест тых, якія выбылі, праводзіцца ў парадку, устаноўленым гэтым артыкулам.

Артыкул 162. Кампетэнцыя Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь:
разглядае прадстаўленні ў дачыненні да асоб, якія прэтэндуюць на пасаду намесніка Старшыні і суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь;

праводзіць атэстацию суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (акрамя Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь), старшынь, намеснікаў старшынь абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), а таксама ажыццяўляе ў дачыненні да іх дысцыплінарнае вядзенне;

мае права звяртацца да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і службовых асоб па пытаннях, якія адносяцца да яе кампетэнцыі;

выступае ў абарону гонару, годнасці, правоў і законных інтарэсаў суддзяў;

примае да свайго разгляду пытанні, аднесеныя да кампетэнцыі кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), у выпадку немагчымасці іх вырашэння гэтымі калегіямі, а таксама разглядае скаргі на іх заключэнні;

дае заключэнні:

аб магчымасці прызначэння асобы на пасаду намесніка Старшыні і суддзі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшыні, намесніка старшыні абласнога (Мінскага гарадскога) суда, эканамічнага суда вобласці (горада Мінска);

па пытаннях, звязаных з узбуджэннем крымінальнай справы, прысягненнем у якасці падазраванага або абвінавачванага па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама з затрыманнем і іншым пазбаўленнем асабістай свабоды суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынь, намеснікаў старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

аб наяўнасці падстаў для прыпынення паўнамоцтваў намеснікаў Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынь, намеснікаў старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

аб наяўнасці падстаў для прысваення кваліфікацыйнага класа, паніжэння ў кваліфікацыйным класе, пазбаўлення кваліфікацыйнага класа, вызвалення ад пасады намеснікаў Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынь,

намеснікаў старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

аб наяўнасці падстаў для адстаўкі намеснікаў Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынъ, намеснікаў старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска);

па пытаннях прадстаўлення намеснікаў Старшыні і суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, старшынъ, намеснікаў старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), членаў Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь і кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) да дзяржаўных узнагарод Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 163. Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)

Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) выбіраюцца адпаведнымі канферэнцыямі суддзяў з ліку суддзяў указаных судоў, прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, вучоных-юрыстаў, іншых спецыялістаў у галіне права тэрмінам на чатыры гады ў колъкасці 11 чалавек.

Старшыні, намеснікі старшынъ абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) не могуць быць выбраны ў склад кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Суддзя лічыцца выбраным у склад кваліфікацыйнай калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), калі па выніках галасавання ён атрымаў больш за палову галасоў суддзяў, якія прынялі ўдзел у адпаведнай канферэнцыі суддзяў.

У выпадку, калі колъкасць кандыдатаў, якія атрымалі больш за палову галасоў, перавысіла ўстаноўлены гэтым Кодэкса мінскага колъкасна склад кваліфікацыйных калегій суддзяў, выбранымі лічацца суддзі, якія атрымалі большую колъкасць галасоў у параўнанні з астатнімі.

Старшыні кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска), іх намеснікі выбіраюцца адпаведнымі канферэнцыямі суддзяў са складу кваліфікацыйных калегій суддзяў.

Выбранне членаў кваліфікацыйных калегій суддзяў замест тых, якія выбылі, праводзіцца ў парадку, устаноўленым гэтым артыкулом.

Артыкул 164. Кампетэнцыя кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска)

Кваліфікацыйныя калегіі суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска):

разглядаюць прадстаўленні ў дачыненні да суддзяў, якія прызначаюцца на пасаду старшыні, намесніка старшыні суда, а таксама суддзі адпаведнага суда;

разглядаюць заявы аб залічэнні кандыдатам у суддзі;

праводзяць атэстацию суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) (акрамя старшынъ, намеснікаў старшынъ, членаў

кваліфікацыйных калегій суддзяў указаных судоў), старшынь, намеснікаў старшынь і суддзяў раённых (гарадскіх), спецыялізаваных судоў, а таксама ажыццяўляюць у дачыненні да іх дысцыплінарае вядзенне;

маюць права звяртацца да дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і службовых асоб па пытаннях, якія адносяцца да іх кампетэнцыі;

выступаюць у абарону гонару, годнасці, правоў і законных інтарэсаў суддзяў;

даюць заключэнні:

аб магчымасці прызначэння асоб на пасады суддзяў адпаведных судоў, старшынь і намеснікаў старшынь судоў;

па пытаннях, звязаных з узбуджэннем крымінальнай справы, прыцягненнем у якасці падазраванага або абвінавачванага па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама з затрыманнем і іншым пазбаўленнем асабістай свабоды суддзяў адпаведных судоў;

аб наяўнасці падстаў для прыпынення паўнамоцтваў суддзяў адпаведных судоў;

аб наяўнасці падстаў для прысваення кваліфікацыйнага класа, паніжэння ў кваліфікацыйным класе, пазбаўлення кваліфікацыйнага класа, вызвалення ад пасад суддзяў адпаведных судоў;

аб наяўнасці падстаў для адстаўкі суддзяў адпаведных судоў;

аб наяўнасці падстаў для спынення адстаўкі суддзяў;

па пытаннях прадстаўлення суддзяў адпаведных судоў да дзяржаўных узнагарод Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 165. Падправаздачнасць кваліфікацыйных калегій суддзяў

Вышэйшая кваліфікацыйная калегія суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь робіць справаздачу перад Пленумам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь не радзей за адзін раз на год, а таксама пасля заканчэння паўнамоцтваў.

Кваліфікацыйныя калегії суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) робяць справаздачу перад адпаведнымі канферэнцыямі суддзяў не радзей за адзін раз на год, а таксама пасля заканчэння паўнамоцтваў.

Артыкул 166. Парадак разгляду кваліфікацыйнай калегіі суддзяў прадстаўленых матэрыялаў

Падрыхтоўку пасяджэнняў кваліфікацыйнай калегіі суддзяў ажыццяўляюць старшыня або намеснік старшыні кваліфікацыйнай калегіі суддзяў, якія вызначаюць час і месца правядзення пасяджэння, а таксама кола асоб, якія падлягаюць запрашенню на пасяджэнне. Запрошаным асобам павінна быць своечасова паведамлена аб часе і месцы пасяджэння.

Суддзя, у дачыненні да якога разглядаецца тое або іншае пытанне, за выключэннем выпадкаў разгляду прадстаўленняў аб дачы згоды на ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да суддзі, прыцягненне яго ў якасці падазраванага або абвінавачванага па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама на яго затрыманне і іншае пазбаўленне асабістай свабоды, мае права азнаёміцца з наяўнымі ў кваліфікацыйнай калегіі суддзяў матэрыяламі, каб мець магчымасць прадставіць свае пярэчкі і заўвагі.

У выпадку няяўкі асобы, якой было паведамлена належным чынам аб часе і месцы пасяджэння, кваліфікацыйная калегія суддзяў можа разгледзець пытанне і прыняць заключэнне пры яе адсутнасці, калі гэта асоба не прасіла аб пераносе тэрміну разгляду або не паведаміла кваліфікацыйнай калегіі суддзяў аб немагчымасці свайго ўдзелу ў пасяджэнні па ўважлівай прычыне.

У працы Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь могуць удзельнічаць і выказваць сваё меркаванне па пытанні, якое абміяркоўваецца, члены Рэспубліканскага савета суддзяў.

У працы кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) могуць удзельнічаць і выказваць сваё меркаванне па пытанні, якое абміяркоўваецца, члены Рэспубліканскага савета суддзяў, старшыні абласных (Мінскага гарадскога) судоў, эканамічных судоў абласцей (горада Мінска).

Для ўдзелу ў пасяджэннях кваліфікацыйных калегій суддзяў могуць запрашацца прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў і іншых арганізацый.

Артыкул 167. Тэрміны разгляду матэрыялаў кваліфікацыйнай калегіі суддзяў

Матэрыялы, якія паступілі ў кваліфікацыйную калегію суддзяў, павінны быць разгледжаны не пазней за адзін месяц з дня іх паступлення ў калегію без уліку часу адсутнасці па ўважлівай прычыне асобы, у дачыненні да якой разглядаецца пытанне. Гэты тэрмін у выпадку неабходнасці можа быць прадоўжаны старшынёй кваліфікацыйнай калегіі суддзяў, але не больш чым на 15 дзён.

Дысцыплінарае вядзенне ажыццяўляецца кваліфікацыйной калегіяй суддзяў у тэрміны, прадугледжаны часткай першай артыкула 97 гэтага Кодэкса.

Прадстаўленні аб дачы згоды на ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да суддзі, прысягненне яго ў якасці падазраванага або абвінавачванага па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама на яго затрыманне і іншае пазбаўленне асабістай свабоды разглядаюцца не пазней за сем дзён з моманту іх паступлення ў кваліфікацыйную калегію суддзяў.

Артыкул 168. Прыняцце кваліфікацыйнай калегіі суддзяў заключэнняў

Кваліфікацыйная калегія суддзяў правамоцная прымаець заключэнні пры наяўнасці не менш чым дзвюх трацей членаў калегіі.

Заключэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала большасць членаў кваліфікацыйной калегіі суддзяў, якія ўдзельнічалі ў пасяджэнні. Згода на ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да суддзі, прысягненне яго ў якасці падазраванага або абвінавачванага па крымінальнай справе, узбуджанай у дачыненні да іншых асоб або па факце ўчыненага злачынства, а таксама на яго затрыманне і іншае пазбаўленне асабістай свабоды, прыпыненне або спыненне паўнамоцтваў суддзі лічыцца атрыманай, калі за яе прагаласавала не менш за дзве трэці ад колькасці членаў кваліфікацыйнай калегіі суддзяў, якія ўдзельнічалі ў пасяджэнні.

Галасаванне і прыняцце заключэнняў праводзяцца пры адсутнасці суддзі, у дачыненні да якога разглядаецца пытанне, а таксама запрошаных і іншых асоб. Члены кваліфікацыйнай калегіі суддзяў могуць выкласці сваё асаблівае меркаванне ў пісьмовай форме, якое дадаецца да заключэння.

Заключэнне кваліфікацыйнай калегіі суддзяў падпісваецца старшынствуючым і ўсімі членамі кваліфікацыйнай калегіі суддзяў.

Кваліфікацыйная калегія суддзяў дае заключэнне аб рэкамендацыі кандыдатаў на адну вакантную пасаду суддзі, старшыні суда або намесніка старшыні суда, як правіла, у дачыненні не менш чым да двух кандыдатаў.

У выпадку нязгоды з заключэннем кваліфікацыйнай калегіі суддзяў аб рэкамендацыі кандыдатаў на пасаду суддзі, старшыні суда і намесніка старшыні суда Старшыня Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь мае права звярнуцца з прадстаўленнем у ту ю ж кваліфікацыйную калегію суддзяў для перагляду заключэння.

Заключэнне кваліфікацыйнай калегіі суддзяў, у тым ліку паўторнае, мае рэкамендацыйны хартаў.

Артыкул 169. Абскарджанне заключэнняў кваліфікацыйных калегіі суддзяў

Заключэнні кваліфікацыйных калегій суддзяў абласных (Мінскага гарадскога) судоў і эканамічных судоў абласцей (горада Мінска) (за выключэннем заключэнняў аб адмове ў рэкамендацыі асоб, якія прэтэндуюць на пасаду суддзі, і па пытаннях прадстаўлення суддзяў да дзяржаўных узнагарод Рэспублікі Беларусь) могуць быць абскарджаны асобай, у дачыненні да якой яны прыняты, або асобай, якая ўзбудзіла вядзенне, у дзесяцідзённы тэрмін з дня іх прыняцця ў Вышэйшую кваліфікацыйную калегію суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, пасля чаго могуць быць абскарджаны ў Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, а заключэнні Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіі суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь абскарджаюцца ў Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь.

Справа па скарзе аб пераглядзе заключэння разглядаецца на працягу аднаго месяца з дня яе паступлення.

На пасяджэннях Вышэйшай кваліфікацыйнай калегіи суддзяў Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якая разглядае скаргу, могуць прысутнічаць і даваць тлумачэнні асоба, у дачыненні да якой прынята заключэнне, і асоба, якая ўзбудзіла вядзенне (яе прадстаўнік), якім павінна быць паведамлена аб часе і месцы разгляду справы па скарзе.

Артыкул 170. Рашэнні органаў, якія разглядаюць скаргі на заключэнні кваліфікацыйных калегій суддзяў

Органы, якія разглядаюць скаргі на заключэнні кваліфікацыйных калегій суддзяў, маюць права:

- пакінуць заключэнне без змянення, а скаргу без задавальнення;
- змяніць заключэнне;
- адмяніць рашэнне і спыніць вядзенне.

Копія рашэння, вынесенага па скарзе, накіроўваецца ў трохдзённы тэрмін асобе, у дачыненні да якой яно вынесена, асобе, якая ўзбудзіла вядзенне, і кваліфікацыйнай калегіі суддзяў, заключэнне якой абскарджалася.

Артыкул 171. Перагляд заключэння па новых акалічнасцях

Кваліфікацыйная калегія суддзяў мае права перагледзець раней прынятае заключэнне па новых акалічнасцях.

Хадайніцтва аб пераглядзе заключэння па новых акалічнасцях можа быць пададзена ў кваліфікацыйную калегію суддзяў асобай, у дачыненні да якой прынята заключэнне, а таксама асобай, якая ўзбудзіла вядзенне, у месячны тэрмін з моманту, калі ўказаным асобам стала вядома або павінна было стаць вядома аўтакалічнасцях, якія паслужылі падставай для перагляду заключэння.

Падставай для перагляду заключэння па новых акалічнасцях з'яўляюцца такія акалічнасці, якія не былі вядомы кваліфікацыйнай калегіі суддзяў і самі па сабе або разам з раней устаноўленымі акалічнасцямі даюць падставу для прыняцця іншага заключэння.

Артыкул 172. Пратакол пасяджэння кваліфікацыйнай калегіі суддзяў

На пасяджэнні кваліфікацыйнай калегіі суддзяў вядзеца пратакол, у якім адлюстроўваюцца звесткі аб ходзе пасяджэння. Пратакол падпісваецца старшынствуючым і сакратаром не пазней чым праз тры дні пасяджэння.

Асоба, у дачыненні да якой разгледжаны матэрыял, і асоба, якая ўзбудзіла вядзенне, маюць права азнаёміцца з пратаколам пасяджэння кваліфікацыйнай калегіі суддзяў пасля яго падпісання і падаць па ім заўвагі. Старшынствуючы сваёй рэзалюцыяй сведчыць правільнасць заўваг аб адхіле iх.

РАЗДЗЕЛ V

ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ СУДОЎ И ОРГАНАЎ СУДЗЕЙСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

ГЛАВА 21

АРГАНІЗАЦЫЙНАЕ И МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХNІЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ

Артыкул 173. Арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспечэнне дзейнасці судоў

Арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспечэнне дзейнасці судоў у межах гэтых паўнамоцтваў ажыццяўляецца:

Сакратарыятам Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь;

апаратам Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – у дачыненні да судоў агульнай юрисдыкцыі.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь і Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй:

распрацоўваюць і ўносяць прапановы па пытаннях арганізацыі дзейнасці судоў Рэспублікі Беларусь і яе ўдасканаліванні;

ажыццяўляюць з удзелам адпаведных судоў падбор і падрыхтоўку кандыдатаў у суддзі, павышэнне кваліфікацыі суддзяў і работнікаў Сакратарыята, апарату судоў;

арганізуюць працу па матэрыяльна-тэхнічным забеспечэнні дзейнасці судоў і стварэнні належных умоў для іх дзейнасці, вядзенні судовай статыстыкі;

распрацоўваюць і ажыццяўляюць меры, накіраваныя на ўмацаванне незалежнасці суддзяў;

ажыццяўляюць іншыя паўнамоцтвы па арганізацыйным і матэрыяльна-тэхнічным забеспечэнні дзейнасці судоў у адпаведнасці з заканадаўствам.

Адпаведныя мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы прадастаўляюць судам неабходныя памяшканні, забяспечваючы іх пастаяннае тэхнічнае абслугоўванне.

Артыкул 174. Сакратарыят (апарат) суда

Сакратарыят (апарат) суда забяспечвае працу суда па ажыццяўленні правасуддзя, абагульненні судовай практикі, аналізе судовай статыстыкі, сістэматызацыі заканадаўства, выкананні іншых функцый, а таксама ажыццяўляе меры па арганізацыйным забеспечэнні дзейнасці суда.

Старшыні судоў для непасрэднага забеспечэння ўскладзеных на іх паўнамоцтваў маюць памочнікаў.

Колькасць работнікаў Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, апарату судоў агульнай юрисдыкцыі ўстанаўліваецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па прадстаўленні адпаведна Старшыні Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, Старшыні Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь.

Работнікі Сакратарыята (апарата) суда, за выключэннем асоб, якія ажыццяўляюць забеспечэнне дзейнасці і тэхнічнае абслугоўванне суда, з'яўляюцца дзяржаўнымі служачымі. Работнікі Сакратарыята Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь і апарату Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, якія з'яўляюцца дзяржаўнымі служачымі, прыраўноўваюцца па ўмовах аплаты працы, сацыяльна-бытавога, матэрыяльнага і іншага

забеспячэння, медыцынскага аблугаўвання да адпаведных катэгорый работнікаў Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 175. Сакратар судовага пасяджэння (сакратар судовага пасяджэння – памочнік суддзі)

У выпадках, устаноўленых заканадаўствам, у разглядзе спраў судамі агульнай юрысдыкцыі прымае ўдзел сакратар судовага пасяджэння (сакратар судовага пасяджэння – памочнік суддзі).

Правы і абязважнінні сакратара судовага пасяджэння (сакратара судовага пасяджэння – памочніка суддзі), парадак яго ўдзелу ў разглядзе спраў вызначаюцца заканадаўствам.

Артыкул 176. Забеспячэнне грамадскага парадку ў судзе

Абязважнінні па забеспячэнні грамадскага парадку ў судзе, спыненні фактаў непавагі да суда, ахове памяшкання суда і выкананні іншых функцый, звязаных з падтрыманнем грамадскага парадку ў судзе, ускладаюцца на органы ўнутраных спраў.

Артыкул 177. Арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне органаў судзейскай супольнасці

Арганізацыйнае і матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне органаў судзейскай супольнасці ажыццяўляецца Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь.

ГЛАВА 22 ФІНАНСАВАННЕ СУДОЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. МАЁМАСЦЬ СУДОЎ

Артыкул 178. Фінансаванне судоў Рэспублікі Беларусь

Фінансаванне судоў Рэспублікі Беларусь павінна забяспечваць магчымасць эфектуўнага і незалежнага ажыццяўлення правасуддзя ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Фінансаванне судоў ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджету, а таксама іншых крыніц у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

Выдаткі на ўтрыманне судоў прадугледжваюцца ў рэспубліканскім бюджэце на чарговы фінансавы год асобнымі радкамі.

Артыкул 179. Маёmasць судоў

Будынкі і іншыя памяшканні, а таксама транспартныя сродкі, аргтэхніка, сродкі сувязі і іншыя сродкі, неабходныя для забеспячэння дзейнасці судоў, не могуць выкарыстоўвацца для іншых мэт.

Пагаршэнне ўмоў размяшчэння судоў забараняецца.

Маёmasць, неабходная Канстытуцыйнаму Суду Рэспублікі Беларусь, судам агульнай юрысдыкцыі для ажыццяўлення іх дзейнасці, з'яўляецца рэспубліканскай уласнасцю і знаходзіцца ў іх аператуўным кіраванні. Судам агульнай юрысдыкцыі для ажыццяўлення іх дзейнасці можа таксама перадавацца маёmasць, якая знаходзіцца ў дзяржаўнай уласнасці, паводле дагавораў безплатнага карыстання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

(Неафіцыйны пераклад). Распаўсюджваецца згодна з пунктам 14 Палажэння аб дзейнасці па распаўсюджанні (прадастаўленні) прававой інфармацыі, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики Беларусь».